Пралетары ўсіх краёў, злучайцеся!
פראלעטאריער פון אלע לענדער, פאראייניקט זיך!
Proletarjusze wszystkich krajów, łączcie się!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

15-ты ГОД
КАСТРЫЧНІЦКАЙ
РЭВАЛЮЦЫІ

ОРГАН ЦВК і СНК БССР
XIII ГОД ВЫДАНЬНЯ
ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА

ПЯТНІЦА
15 студзеня 1932 г.
№ 13 (3402)

СЕНЬНЯ У НУМАРЫ:

АРТЫТУЛЫ: перадавыя—Вышэй сьцяг ленінізму. Пяцігодзьдзе разгрому БСРГ.

Нарэйка—Культбудаўніцтва — адказны вучастак. (3 стар.).

НАРЫС: Язэп Прылескі—А ўсё-ж-такі будзе (2-я стар.).

Аб правядзеньні ленінскіх дзён (пастанова ЦК КП(б)Б). (2 стар.).

Штурм завяршэньня збожжазагатовак (2-я стар.).

Перадавыя фабрыкі і заводы БССР сустракаюць XIV зьезд КП(б)Б новымі перамогамі (2-я стар.).

Кожны машыніст павінен змагацца за месца ва ўсесаюзным конкурсе на лепшую спараную. За працаздольную ячэйку Асо ў саўгасе і калгасе (3-я старонка).

За мяжою

Стаўка правакатараў міжнароднага імпэрыялізму будзе біта

Гутарка паўнамоцнага прадстаўніка СССР у Японіі т. Траяноўскага з Інукайя

Паводле паведамленьня агенцтва «Сымбун Рэнга», паўнамоцны прадстаўнік СССР у Японіі тав. Траяноўскі сёньня раніцой наведаў Інукайя і меў з ім доўгую гутарку. Агенцтва паведамляе, што ў гутарцы меў месца абмен думкамі аб становішчы паўночнай Манчжурыі, а таксама аб неабходнасьці для абедзьвюх краін—Японіі і СССР—захаваць па ранейшаму максымальную пільнасьць ў адносінах дзейнасьці элемэнтаў, якія карыстаючыся становішчам, стварыўшымся ў Манчжурыі, спрабуюць выклікаць напружанасьць адносін паміж абедзьвюма краінамі.

Прадстаўнік міністэрства замежных спраў сёньня ўвечары заявіў, што Траяноўскі зьвярнуў увагу японскага ўраду на паведамленьні японскага друку аб пляне Сі-Ся (старшыня гірынскага правінцыйнага ўраду) пачаць ваенныя дзействы ў паўночнай Манчжурыі, адзначыўшы, што паводле меркаваньня японскага друку, Японія падтрымлівае Сі-Ся. Інукайя адказаў, што японскі ўрад ня мае даных аб плянах Сі-Ся і падкрэсьліў, што японскі ўрад ўлічвае наяўнасьць значных інтарэсаў СССР у паўночнай Манчжурыі.

Японскія самалёты руйнуюць кітайскія гарады

ШАНХАЙ. Японскія самалёты скінулі бомбы ў горадзе Бінсяне (на поўначны-ўсход ад Харбіну). 20 чалавек забіта. Зруйнавана некалькі урадавых будынкаў.

Чарговая „порцыя" японскага войска ў Манчжурыю

ШАНХАЙ. Японская ваенная ўлада загадала кітайскай уладзе ў Цзяньцзіне забясьпечыць перавозку па Бэйпін-Мукдэнскай чыгунцы аднаго батальёну японскага войска, якое павінна быць накіравана ў Шанхайгуань, бо паводле заявы японскай улады, японскі гарнізон, што знаходзіцца там, патрабуе падмацаваньня з прычыны «стомленасьці».

Бастуе 15 тысяч рабочых

ШАНХАЙ. Сёньня забаставалі рабочыя 5-ці баваўняна-папяровых фабрык. Непасрэднай прычынай забастоўкі зьявілася звальненьне некалькіх рабочых. Колькасьць бастуючых тэкстыльных рабочых, паводле прыблізных падлікаў, дасягае 15 тысяч чалавек.

Бюджэт міністэрства шыбеніц

ВАРШАВА. Бюджэтная камісія польскага сойму разглядала бюджэт міністэрства юстыцыі. Паводле даных дакладчыка, колькасьць турэмных зьняволеных у Польшчы за час крызісу значна ўзрасла, дасягаючы зараз 40 тысяч чалавек. Колькасьць неразгледжаных судовых спраў, складае ўжо 8 з паловай мільёнаў.

Прамоўца украінскага буржуазнага блёку Загайкевіч зазначае, што палітзьняволеным зьвязваюць рукі і ногі, пракладваюць кій паміж рук і ног і качаюць зьвязанага.

Улюбёным мэтадам катаваньня зьяўляецца так званы «удар-колакал» і пагружэньне галавы ў пасудзіну з вадой. Вялізарная большасьць прыгавараў вынесена, паводле слоў, прамоўцы, на падставе паказаньняў вымушаных катаваньнямі.

Ачышчаюць плацдарм для нападу на СССР

ВАРШАВА. У Віленскім ваяводзтве ўлада правяла масавыя вобыскі, шукаючы зброі ў насельніцтва. Паводле вестак «Кур'ера Віленскага» адабрана 30 вінтовак рознага тыпу, 19 рэвальвэраў, 17 дубальтовак і г. д. Канфіскавана вялікая колькасьць патронаў. Вінаватыя ў хаваньні зброі без дазволу прыцягваюцца да адказнасьці.

Галодныя патрабуюць работы і хлеба

ВАРШАВА. У ваколіцах Варшавы адбылася бурная дэманстрацыя беспрацоўных, у якой удзельнічала 1.500 чалавек. Дэманстранты патрабавалі выплаты дапамогі. Праведзены шматлікія арышты.

Рост беспрацоўя

ВАРШАВА. Паводле афіцыйных даных колькасьць беспрацоўных у Польшчы на 9-га студзеня раўнялася 300.089 чалавек. Такім чынам, беспрацоўе вырасла за апошні тыдзень на 11.032 чалавека

Падрыхтоўка да студзеньскіх дзён у Польшчы

ВАРШАВА. У сувязі з гадавінай сьмерці Леніна, Лібкнэхта і Люксэмбург ня гледзячы на люты тэрор значна ўзмацнілася дзейнасьць польскай кампартыі. Варшаўскія адміністрацыйныя ўлады выдалі строгія распараджэньні, якія катэгарычна забараняюць дэманстрацыі і сходы на вуліцах гораду.

Фашысты Аўстрыі патрабуюць поўнага ажыцьцяўленьня сваёй праграмы

ВЕНА. Венская паліцыя правяла ўчора вобыск у памяшканьні сацыял-дэмакратычнага рабочага дому і канфіскавала там старую зброю Шуцбунду. Было ўзята 2 тыс. стрэльбаў і рэвальвэраў, 8 кулямётаў і тысяча ручных гранат. Орган Шобэра «Вінэр Нэйестэ Нахрыхтэн» дамагаецца далейшага раззбраеньня Шуцбунду і адначасова зазначае на ўнутрыпалітычнае значэньне гэтага кроку венскай паліцыі, лічачы яго доказам зьбліжэньня ураду з хэймвэраўскімі путчыстамі.

Правадыр хэймвэру Штаргембэрг прад'явіў ураду ўльтыматыўнае патрабаваньне аб хутчэйшым правядзеньні гаспадарчай праграмы хэймвэру пагражаючы ў іншым выпадку арганізацыяй хэймвэраўскіх дэманстрацый па ўсёй Аўстрыі. Сёньняшні нумар «Ротэ Фанэ», які заклікае рабочых да ўзмацненьня чырвонага баявога фронту, канфіскаваны.

Рост кампартыі Нямеччыны

БЭРЛІН. У 4-м квартале 1931 году ў Саксонскую арганізацыю нямецкай кампартыі ўступіла 6.265 новых членаў.

Фашысцкі тэрор у Нямеччыне ўзмацняецца

У Кроненбэрзе (Рэйнская зобласьць) гітлераўцы застрэлілі рабочага. У Будэрне (Усходняя Прусія) фашысты закідалі каменьнямі і забілі маладога рабочага Корнаца. У Іцегое (Гольштынія), у часе фашысцкай дэманстрацыі здарыліся буйныя сутычкі паміж гітлераўцамі і камуністычнымі і сацыял-дэмакратычнымі рабочымі. Адзін фашыст забіты і 19 паранена. У Лейпцыгу адбылася скліканая кампартыяй анты-фашысцкая дэманстрацыя, у якой ўдзельнічалі некалькі тысяч рабочых. Дэманстрацыя была разагнана паліцыяй. У часе сутычкі паміж рэвалюцыйнымі рабочымі трое рабочых былі паранены.

Прымусовая праца ў краіне, дзе звыш 5 мільёнаў беспрацоўных

БЭРЛІН. У Алэнштайне (Усходняя Прусія) устаноўлена працоўная павіннасьць для маладых беспрацоўных. Маладыя рабочыя безадкладна абвясьцілі забастоўку пратэсту. Мясцовы муніцыпалітэт вымушан быў адмяніць працоўную павіннасьць. У Брэслаўлі (Сілезія) 500 маладых рабочых абвясьцілі забастоўку супроць увядзеньня працоўнай павіннасьці. Бастуючыя абралі стачачны камітэт. Забастоўка адбываецца пад кіраўніцтвам рэвалюцыйнай прафапазіцыі.

Зноў „няма часу"

БЭРЛІН. Скліканьне створанага эўрапэйскай камісіяй Лігі нацый спэцыяльнага камітэту па вывучэньні савецкай прапановы аб заключэньні пакту эканамічнага ненападзеньня адтэрмінаваны на няпэўны час. Як вядома, камітэт павінен быў сабрацца 20 студзеня.

Баланс 2 год крызісу ПАЗШ

ЛЁНДАН. Нью-Ёрскі карэспандэнт газэты «Дэйлі Тэлеграф» падлічвае, што два гады крызісу абыйшліся Злучаным штатам, паводле самых скромных падлікаў, 20 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў паводле даваеннага пэрытэту (маецца на ўвазе скарочаньне ўнутранага і замежнага гандлю, зьніжэньне каштоўных папер). Кошт акцый і каштоўных папер, зарэгістраваных на адной толькі Нью-Ёрскай біржы, паніzіўся з верасьня 1929 году на 12 з палов. мільярдаў фунтаў стэрлінгаў. Кошт экспарту за 2 гады крызісу зьменшыўся прыкладна на 500 млн. фунтаў. Валавы даход чыгунак зьнізіўся на 4 мільярда фунтаў стэрлінгаў і на такую-ж суму, прыкладна, зьменшыліся даходы сталёвай і будаўнічай прамысловасьці.

На СССР

Назначэньні

Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР зацьвердзіў тав. Яроміна, Фушмана, Каркліна М. М., Воранаву П. Я. намесьнікамі народнага камісара лёгкай прамысловасьці Саюзу ССР.

* *
*

Савет Народных камісараў Саюзу ССР зацьвердзіў членамі калегіі Народнага камісарыята лёгкай прамысловасьці Саюзу ССР наступных т. т. Дэйча М. А., Маргуліса Б. Е., Караткова М. А., Квірынга Э. І., Асташова Г. А., Кубланава Я. В., Рыбакова І. Я., Враноўскага А. Э., Пенкіна А. Б., Шуляўскага Б. З., Уласава А. М., Лебедзева Г. Е., Чарненка П. С., Люксэмбург, Ціхамірава В.

* *
*

Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР зацьвердзіў тав. Рудакова Якаў Рыгорава першым намесьнікам народнага камісара лясной прамысловасьці Саюзу ССР.

Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР зацьвердзіў т. т. Альбэрта Андрэя Кастусёва, Розэнталя Кастуся Якубава намесьнікамі народнага камісара лясной прамысловасьці Саюзу ССР.

Савет Народных камісараў Саюзу ССР зацьвердзіў членамі калегіі народнага камісарыяту лясной прамысловасьці Саюзу ССР наступных т. т. Гербэк Г. Г., Якаўлева В. І., Сідарава А. І., Казацкага С. В., Лакацкова Ф. І., Казлова І. Н., Юравіцкага А. О., Істоміна С. І., Саветнікава М. А., Сокалава І. Г., Бутылкіна Я. А.

Работу органаў сувязі—на вышэйшую ступень

МАСКВА. Калегія Наркампаштэля зацьвердзіла кантрольныя лічбы капіталаўкладаньняў на паштова-тэлеграфных і радыё-гаспадарках на 1932 год у суме 260 млн. руб. З гэтай сумы 27 млн. руб. будуць выдаткаваны на пашырэньне паштовай сеткі, 57 млн. руб. на пашырэньне міжгароднай сувязі, 22 млн. руб. на пашырэньне нізавой сувязі і 49 млн. руб. на пашырэньне гарадзкой тэлефонай сувязі.

На радыё—будаўніцтва асыгнавана 32 млн. руб. На падрыхтоўку кадраў калегія пастанавіла адпусьціць 30 млн. руб. і на разьвіцьцё навукова-дасьледчай работы па пытаньні сувязі—5 млн. руб.

На здымку: Два аўтобусы—падарунак Маскоўскіх рабочых аўтазаводу імя Сталіна рабочым Ніжагародзкага аўтазаводу

Стотысячную прэмію—дзяржаве

ЛЕНІНГРАД. Рабочы заводу «Пнэўматыка» тав. Ленскі, вынаходца апарату для выпрабаваньня аўтаматычных малаткоў, узнагароджаны ордэнам Леніна, прадставіў належачую яму прэмію ў разьмеры 112 тыс. руб. у распараджэньне дзяржавы.

110 танк паравозаў

ЛЕНІНГРАД. На Неўскім машынабудаўнічым заводзе імя Леніна пачалася зборка першага танк-паравоза. Устаноўлены вытворчы плян паравозабудаўніцтва на гэты год

У першым квартале завод дасьць 2 танк-паравозы, у другім квартале—30, у трэцім і чацьвертым квартале—па 30 танк-паравозаў. Усяго ў бягучым годзе Неўскі завод выпусьціць 110 танк-паравозаў.

ВЫШЭЙ СЬЦЯГ ЛЕНІНІЗМУ

У студзені кожны год рабочая кляса ўсяго сьвету адзначае дзьве гадавіны. 21 студзеня 1924 году памёр правадыр сусьветнага пралетарыяту, арганізатар пераможнага Кастрычніка, творца Камуністычнага Інтэрнацыяналу—Ленін. 15 студзеня 1919 году сацыял-дэмакратычныя каты-забойцы з-за вугла зьверскі забілі выдатных кіраўнікоў рабочае клясы Нямеччыны Карла Лібкнэхта і Розу Люксэмбург. У гэтыя дзьве гадавіны пралетарыят усяго сьвету дэманструе сваю непахісную гатоўнасьць да барацьбы за сусьветную пралетарскую рэвалюцыю, у абарону першай пралетарскай дзяржавы—бацькаўшчыны ўсіх працоўных—СССР.

Правядзеньне масавай кампаніі ЛЛЛ у гэтым годзе набывае асаблівае значэньне ў сувязі з лістом тав. Сталіна, які выкрывае трацкісцкіх кантрабандыстаў, спрабаваўшых узьвесьці паклёп на ленінскую партыю бальшавікоў. Перадавы атрад контррэвалюцыйнай буржуазіі—трацкісты добра ведаюць, што ленінізм зьяўляецца найвастрэйшай зброяй пралетарыяту і працоўных мас у іх барацьбе з эксплёататарамі, што ленінізм зьяўляецца пуцяводнай зоркай, якая паказвае шлях міжнароднаму пралетарыяту і прыгнечаным каленіяльным народам да свайго нацыянальнага і сацыяльнага вызваленьня. Ленінізм паказвае рабочай клясе шлях зруйнаваньня ўлады эксплёататараў, стварэньня сваёй дыктатуры пралетарыяту, шлях да камунізму.

Ленін вучыў, што толькі шляхам рэвалюцыі, шляхам узброенага паўстаньня можна нізрынуць панаваньне буржуазіі, падкрэсьліваючы, што працоўнае сялянства і прыгнечаныя народы зьяўляюцца саюзьнікамі пралетарыяту ў яго барацьбе супроць буржуазіі, што толькі ў саюзе з імі пралетарыят здолее перамагчы ў гэтай барацьбе.

Цяпер, калі ўвесь капіталістычны сьвет ахоплены вельмі жорсткім эканамічным крызісам, калі хістаюцца ўстоі гнілой капіталістычнай сыстэмы, калі ў радзе краін нарастае рэвалюцыйны крызіс, асабліва важна глыбокае ўсебаковае вывучэньне ленінізму. Бо толькі вывучэньне бальшавізму ўзброіць пралетарыят бальшавіцкай стратэгіяй і тактыкай рэвалюцыйнай барацьбы. Толькі бальшавізм мае пасьлядоўную гісторыю клясавай барацьбы.

Узьнімаецца, расьце і пашыраецца рэвалюцыйная нацыянальна-вызваленчая барацьба ў каленіях і паўкаленіях. Зруйнаваныя, даведзеныя да жабрацтва шырокія масы працоўнага сялянства ўсё больш рашуча пераходзяць у рэвалюцыйны лягер пад сьцяг камунізму, пад сьцяг рашучай барацьбы за дыктатуру пралетарыяту. Буржуазія ўвесь цяжар крызісу ўсклала на плечы рабочае клясы і працоўных, імкнецца выбрацца з крызісу за іх кошт; адначасова буржуазія шалёным тэмпам рыхтуецца да новай імпэрыялістычнай бойні, да ўзброенага нападу на СССР. І менавіта цяпер так важна вывучэньне ленінскай стратэгіі і тактыкі барацьбы супроць імпэрыялістычнай вайны, ператварэньне імпэрыялістычнай вайны ў вайну грамадзянскую.

Трэба адзначыць, што ў момант сусьветнай бойні 1914—1918 гг. Карл Лібкнэхт горача выступаў супроць мілітарызму. Ён разам з Леніным, разам з бальшавікамі мабілізаваў моладзь супроць вайны. Лібкнэхт заклікаў рабочую клясу і асабліва моладзь да рэвалюцыйнага дзеяньня, да перамогі. Але нельга выкрэсьліць тых памылак, якія дапусьціў Лібкнэхт. Ён пераацаніў нямецкую сацыял-дэмакратыю. Пры наступленьні імпэрыялістычнай вайны, выступаючы на С.-Д. фракцыі нямецкага рэйхстагу супроць ваенных крэдытаў у часе галасаваньня 4 жніўня, ён галасаваў разам з сацыял-дэмакратамі за ваенны крэдыт. Праўда у другім галасаваньні Карл Лібкнэхт парваў са здраднікамі рабочае клясы—з сацыял-дэмакратамі і галасаваў супроць ваенных крэдытаў, але мы ня можам не падкрэсьліць яго цэнтрысцкіх хістаньняў, якія сур'ёзна крытыкаваліся бальшавікамі.

Роза Люксэмбург, памяць якой шануе сусьветны пралетарыят, ня гледзячы на яе вялізарнейшыя памылкі, змагалася супроць ілюзій парлямэнтарызму, заклікала да масавай рэвалюцыйнай барацьбы, выступала супроць імпэрыялістычнай вайны, змагалася супроць ППСаўскай атруты шавінізму.

Аб памылках Розы Люксэмбург і яе ролі Уладзімір Ільліч пісаў наступнае:

«... Арлом здараецца ніжэй курэй спускацца, але курам ніколі, як арлы, ня ўзьняцца. Роза Люксэмбург памылялася ў пытаньні аб незалежнасьці Польшчы; памылялася ў 1903 годзе ў ацэнцы меншавізму; памылялася ў тэорыі накапленьня капіталу; памылялася, абараняючы ў ліпені 1914 году побач з Пляханавым, Вандэрвэльдэ, Каўцкім і іншымі аб'яднаньне бальшавікоў з меншавікамі; памылялася ў сваіх турэмных пісаньнях 1918 г. (прычым сама-ж па выхадзе з турмы, у канцы 1918 і пачатку 1919 гг. выправіла большую частку сваіх памылак).

Але, ня гледзячы на гэтыя свае памылкі, яна была і застаецца арлом, і ня толькі памяць аб ёй будзе заўсёды каштоўна для камуністаў усяго сьвету, але яе жыцьцёпіс і поўны збор яе твораў... будуць найкарысным вурокам для выхаваньня многіх пакаленьняў камуністаў усяго сьвету.

«Нямецкая сацыял-дэмакратыя пасьля 4 жніўня 1914 г.—сьмярдзючы труп»—вось з якім выразам Розы Люксэмбург увойдзе яе імя ў гісторыю сусьветнага рабочага руху.

А на заднім двары рабочага руху, сярод куч гною, куры накшталт Паўла Леві, Шэйдэмана, Каўцкага і ўсёй яго брацьці, зразумела, будуць асабліва захапляцца памылкамі вялікай камуністкі. Кожнаму сваё» (Ленін, т. XX, ч. 2, стар. 490—491).

Толькі так трэба разумець, разьмяжоўваючы яе антыбальшавіцкія памылкі і яе заслугі. Роза Люксэмбург не зразумела сутнасьці імпэрыялізму, недаацаніла патрэбнасьці арганізацыйнай падрыхтоўкі да ўзброенага паўстаньня, да рэвалюцыі, недаацаніла ролі партыі, не зразумела ролі сялянства і каленіяльных народаў, як саюзьнікаў пралетарыяту ў барацьбе за ўладу, не зразумела рэвалюцыйнага лёзунгу бальшавізму, «права прыгнечаных нацый на самавызначэньне аж-да аддзяленьня ўключна».

Тав. Сталін у сваім лісьце ў рэдакцыю часопісу «Пролетарская революция» «Аб некаторых пытаньнях гісторыі бальшавізму» аб пазіцыі левых с.-д. піша наступнае:

«Якую пазіцыю занялі тады левыя с.-д. на Захадзе? Яны разьвілі паўменшавіцкую тэорыю імпэрыялізму, адхілілі прынцып самавызначэньня нацый у яго марксысцкім разуменьні (аж да аддзяленьня і стварэньня самастойных дзяржаў), адвялі тэзіс аб сур'ёзным рэвалюцыйным значэньні вызваленчага руху каленій і прыгнечаных краін, адвялі тэзіс аб магчымасьці адзінага фронту паміж пралетарскай рэвалюцыяй і нацыянальна-вызваленчым рухам і проціпаставілі ўсю гэту паўменшавіцкую кашу, якая зьяўляецца суцэльнай недаацэнкай нацыянальна-каленіяльнага пытаньня,—марксысцкай схеме бальшавікоў. Вядома, што гэту паўменшавіцкую кашу падхапіў пасьля Троцкі і скарыстаў яе, як зброю барацьбы супроць ленінізму».

Пралетарыят СССР, пад кіраўніцтвам ленінскай партыі, ідзе ад перамогі да перамогі на ўсіх франтох сацыялістычнага будаўніцтва. Буржуазія і сацыял-фашысты ўсіх масьцей прыкладаюць усе намаганьні, каб затармазіць, сарваць будаўніцтва сацыялізму. Перадавы атрад контррэвалюцыйнай буржуазіі—трацкізм цяпер ня можа выступаць з сваім жоўтым здрадніцкім сьцягам. Трацкісты спрабуюць узьняць сьцяг Люксэмбург для барацьбы супроць УсеКП(б), супроць Камуністычнага Інтэрнацыяналу, супроць рабочае клясы ўсяго сьвету. Трацкісты-кантрабандысты стараюцца сказіць гісторыю бальшавізму, балбочучы аб «пераўзбраеньні» і г. д. Таму, кожны бальшавік павінен удзесяцярыць сваю пільнасьць, рашуча змагацца з гнілым лібэралізмам, рашуча змагацца за генэральную лінію партыі, за ленінізм.

Яшчэ шырэй разгорнем барацьбу за ажыцьцяўленьне ленінскай нацыянальнай палітыкі, мацней агонь па вялікадзяржаўным шавінізьме, як галоўнай небясьпецы на даным этапе, ні на хвіліну не паслабляць барацьбы з беларускім контррэвалюцыйным нацыянал-дэмакратызмам і шавінізмамі іншых колераў.

Кампанія Леніна, Лібкнэхта, Розы Люксэмбург павінна прайсьці пад знакам яшчэ большага ўзьняцьця інтэрнацыянальнага выхаваньня мас, вывучэньня ленінізму, вывучэньня слаўнай гісторыі барацьбы бальшавіцкай партыі, за перамогу камунізму ва ўсім сьвеце.

Пяцігодзьдзе разгрому БСРГ

Пяць год таму назад была разгромлена польскім фашыстоўскім урадам стотысячная рабоча-сялянская арганізацыя «Беларуская Сялянска-Работніцкая Грамада». Паслы «Грамады», тысячы і тысячы рабочых і сялян былі кінуты за краты фашыстоўскіх вастрогаў; праводзіліся павальныя масавыя вобыскі па ўсім краю, былі апечатаны тысячы гурткоў «Грамады», разграблена іх маемасьць, задушана грамадоўская прэса.

Такая азьвярэлая расправа акупантаў над БСРГ была выклікана тым, што «Грамада» ішла за пралетарыятам супроць нацыянальнага і сацыяльнага ўціску, за зямлю бяз выкупу, супроць фашыстоўскай акупацыі, супроць беларускай буржуазіі і яе нацыянал-фашыстоўскіх партый. Магутны ўздым рэвалюцыйнага руху рабочых і сялян, рост уплыву кампартыі, цяга мас да арганізаваньня сваёй барацьбы, што выявілася ў бурным росьце гурткоў «Грамады»—ўсё гэта падрывала асновы панаваньня капіталістаў і абшарнікаў, пагражала існаваньню фашыстоўскай польскай акупацыі на Заходняй Беларусі.

Фашыстоўскі ўрад учыніў дзікую расправу над масавай арганізацыяй рабочых і сялян таму, што, як пацьвярджае акт абвінавачаньня над «Грамадой» там, дзе існавала «Грамада» зрывалася абшарніцка-кулацкая палітыка, сяляне ня шлі на камасацыю, часта-густа не дапускалі да ліквідацыі сэрвітутаў, не хацелі плаціць падаткаў і масава дамагаліся школы ў роднай мове на кошт дзяржавы.

Лёзунгі «Грамады» у асноўным выцякалі з нацыянальна-вызваленчай барацьбы шырокіх працоўных мас акупаванай Заходняй Беларусі, ідучых пад кіраўніцтвам пралетарыяту і яго кампартыі. Гэтыя лёзунгі вастрыём сваім былі накіраваны супроць польскага імпэрыялізму і яго агентаў і саюзьнікаў беларускага нацыянал-фашызму. Адгэтуль рэвалюцыянізуючае значэньне «Грамады», адгэтуль яе нячуваны шпаркі арганізацыйны рост і рост уплыву «Грамады». Фашызм разумеў аграмаднае значэньне, якое мае арганізаванасьць масавай барацьбы ў справе разьвіцьця рэвалюцыйнага руху.

Апрача таго «Грамада» зьяўлялася магутнай перашкодай для польскага імпэрыялізму ў яго падрыхтоўцы вайны супроць СССР, у справе «ачышчэньня і ўспакаеньня» Заходняй Беларусі, як плацдарму будучай вайны.

Спробы польскага фашызму затармазіць рост «Грамады», распарушыць яе арганізацыі на мясцох шляхам праследваньня і тэрарызаваньня грамадаўцаў і працоўных мас пагромамі, як у СТАРА-БЯРОЗАВЕ, непасільнымі штрафамі, раскладам шэрагаў «Грамады» знутры пры дапамозе сваёй агентуры (група Луцкевіч-Акінчыц),—усе гэтыя спробы атрымлівалі рашучы адпор з боку працоўных мас. На ўсялякія праявы белага тэрару рабочыя і сяляне адказвалі масавым уступленьнем у шэрагі «Грамады».

Польскаму фашызму прышлося мабілізаваць свае і беларускія нацыянал-фашыстоўскія сілы, каб адным ударам, зьнянацку разграміць «Грамаду», загнаць гэтую шырокую легальную арганізацыю працоўных мас у падпольле, падставіць кожны яе рух пад удар белага тэрару.

Аднак акупанцкім фашыстоўскім дзяржымордам не ўдалося і ня ўдасца задушыць нацыянальна-вызваленчую барацьбу рабочых і сялян Заходняй Беларусі. Барацьба працягваецца, барацьба завастраецца. Грабежніцкая палітыка фашыстоўскага ўраду, паглыбленьне гаспадарчага крызісу давялі край да дэградацыі, да поўнага заняпаду. Працоўныя масы шукаюць выхаду ў рэвалюцыйнай барацьбе. Працоўныя масы ідуць за лёзунгамі кампартыі, якая арганізуе іх барацьбу, узьнімае на вышэйшую ўсходку, зьнітоўвае рабоча-сялянскі саюз. Рабочыя і сяляне на карныя экспэдыцыі, на разгон дэманстрацый ня рэдка адказваюць збройным адпорам. Працоўныя масы ў тэй ці іншай форме вядуць няшчадную барацьбу супроць акупацыі за рабоча-сялянскі ўрад, за права прыгнечаных народаў на самавызначэньне аж да аддзяленьня.

Цяпер ужо самі акупанты прызнаюць, што ў іх гарыць грунт пад нагамі, што камунізм ужо ня здань, а рэальны факт. Таму белы тэрар прымае формы грамадзянскай вайны, цень ад шыбеніц укрывае акупаваны край. Кожны дзень прыносіць факты закрыцьця фабрык, павялічэньня рабочага дню, зьніжэньня зарплаты, павялічэньня падаткаў, множацца ліцытацыі за падаткі, закрываюцца тыя рэшткі астаўшыхся школ прыгнечаных нацыянальнасьцяй, разграмляюцца левыя прафсаюзы, рабоча-сялянскія арганізацыі, задушана легальная рабоча-сялянская прэса. На днях закрыта 10 літоўскіх школ, а з тых некалькіх беларускіх школ, сыстэматычна выкідваюцца вучні за іх змаганьне супроць паленізацыі і фашызацыі працоўнай моладзі. З Віленскай беларускай гімназіі на днях зноў выкінута 5 вучняў праз польскія школьныя ўлады нацыянал-фашыстаў. Нядаўна адбыўся ў Вільні працэс над пасламі са «Змаганьня», якіх засудзілі на доўгалетнюю катаргу. Карныя экспэдыцыі грамяць і паляць вёскі, забіваюць і зьдзекуюцца з сялян. Даразныя суды ня спыняюць працы і кідаюць дзесяткамі змагароў на шыбеніцы.

У Горадні ў студзені павешаны рэвалюцыянер. Гэта першая ахвяра даразнага суда, чаўшая па афіцыяльным прызнаньням за камунізм. Гэты факт дае пачатак адкрытаму паўсямеснаму зьнішчэньню камуністаў, разьвязвае рукі фашыстоўскім катам у іх крывавай расправе над рэвалюцыйным авангардам рабочых і сялян. Заходняя Беларусь гэта край беспрацоўя, голаду, шыбеніц, нацыянальнага ўціску, паленізацыі, заняпаду.

Зусім процілежнае мы бачым тут у Савецкай Беларусі, дзе рабочыя і сяляне пры савецкай уладзе і пад кіраўніцтвам кампартыі будуюць сацыялізм, дзе няма беспрацоўя і нацыянальнага ўціску. Разгортваюцца тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва, дзякуючы правільнай ленінскай лініі партыі, дзякуючы, бурнаму энтузіязму працоўных мас, дзякуючы няшчаднай барацьбе і разгрому нацыянал-дэмакратаў, якія тармазілі сацыялістычнае будаўніцтва, якія рыхтавалі грунт для інтэрвэнцыі міжнародных імпэрыялістаў.

Партыя, вядучы барацьбу на два франты, супроць правага апартунізму як галоўнай небясьпекі, і «левых» заскокаў, надае баяздольнасьць сваім шэрагам. Партыя, накіроўваючы галоўны агонь па вялікадзяржаўным шавінізьме, не паслабляе барацьбы супроць беларускага нацыянал-дэмакратызму і шавінізмаў іншых колераў. Толькі пры такіх умовах партыя зможа весьці масы ад перамогі да перамогі на шляху да сацыялізму. Тав. Галадзед у дакладзе на ІІ-й сэсіі ЦВК БССР падрабязна цыфрамі і фактамі адзначыў аб засягненьнях і перамогах у сацыялістычным будаўніцтве БССР:

> **«У 1931 г. мы дабіліся значнага ўздыму ва ўсіх рашаючых галінах народнай гаспадаркі. Дзякуючы таму, што БССР у гэтым годзе выйшла з вялікім прыростам супроць 1930 г., мы змаглі плян заключнага—чацьвертага году пяцігодкі пабудаваць, выходзячы з асноўнага лёзунгу выкананьня пяцігодкі за чатыры гады.**
>
> **Працоўныя БССР гэтымі дасягненьнямі абавязаны правільнай ленінскай нацыянальнай палітыцы, той неаслабнай і штодзённай увазе, якая праяўляецца з боку пралетарыяту ўсяго Савецкага Саюзу, з боку партыі і ўраду СССР да падцягваньня матар'яльнай і культурнай базы нацыянальных, у мінулым адсталых рэспублік».**

Вялікія дасягненьні на фронце сацыялістычнага будаўніцтва, пераможная барацьба на ідэалёгічным фронце, разгром нацыянал-дэмакратызму і іншых контр-рэвалюцыйных плыняў,—усё гэта садзейнічае разьвіцьцю рэвалюцыйнага руху на Заходняй Беларусі, садзейнічае справе кіраўніцтва гэтым рухам з боку КПЗБ.

Без кампартыі гэтай дамінуючай палітычнай сілы ў краі, бяз гэтага авангарду працоўных мас, загартаванага ў цяжкіх заятых баёх, нямысліма было-б існаваньне «Грамады», як рэвалюцыйнай шырокай масавай арганізацыі. Будучы выяўленьнем незадавольства шырокіх дробна-буржуазных мас, не пераварыўшы ў сваіх шэрагах нахлынуўшую дробна-буржуазную стыхію «Грамада» таіла і выяўляла няmала нацыяналістычных хістаньняў, якія былі выяўленьнем ціску фашызму і нацыянал-фашызму. І толькі дзякуючы кіраўніцтву КПЗБ праз свае фракцыі ў «Грамадзе», дзякуючы шырокаму ўплыву кампартыі ў масах, «Грамада» ішла ў асноўным і наогул па рэвалюцыйным шляху пад гегемоніяй пралетарыяту супроць пануючай і сваей буржуазіі, супроць фашыстоўскай акупацыі за рабоча-сялянскі ўрад. Пралетарыят Вільні, Беластоку, Горадні і ўсёй Заходняй Беларусі, разгортваючы на чале кампартыі барацьбу супроць капіталістычнай эксплёатацыі за свае штодзённыя дамаганьні, супроць нацыянальнага ўціску, за вызваленьне паслоў «Грамады» і «Змаганьня»—гэтым самым зьдзяйсьняе на справе кіраўніцтва нацыянальна-вызваленчай барацьбой шырокіх працоўных мас Заходняй Беларусі.

КПЗБ стаяла на чале магутнага масавага руху «Грамады» і «Змаганьня», накіроўвала гэты рух у антыфашыстоўскае, анты-акупацыйнае рэчышча, кіруючы барацьбой мас, давала адпор ўсім спробам нацыянал-фашызму пранікнуць у шэрагі гэтага нацыянальна-вызваленчага руху. Зьдзейсьняючы кіраўніцтва рэвалюцыйным рухам рабочых і сялян ва ўмовах пастаяннага дробна-буржуазнага ціску, КПЗБ пераможна змагалася і змагаецца ў сваіх шэрагах на два фронты супроць правага апартунізму і нацыянал-апартунізму як галоўнай небясьпекі і супроць левых заскокаў нацыянальнага нігілізму, якія вядуць да адрыву ад мас.

КПЗБ, прайшоўшы разам з КПП і пад яе кіраўніцтвам бальшавіцкую баявую школу, узмацняе сваю актыўнасьць па заваяваньні рашаючай большасьці рабочае клясы, узмацняе барацьбу за саюзьнікаў пралетарскай рэвалюцыі, пашырае свае трансмісіі да мас. Усё гэта дае гарантыю таму, што партыя па бальшавіцку выканае тыя адказьнейшыя гістарычныя задачы, якія перад ёй стаяць.

Верныя псы...

Луцкевіч і Астроўскі „таксама" былі ў Грамадзе. Іх роля—роля правакатараў, верных лёкаяў капіталістаў,—заключалася ў тым, каб перавесьці грамадаўскі рух на фашысцкія рэйкі. Але ім гэта не ўдалося (з газэт)



ПЕРАДАВЫЯ ФАБРЫКІ І ЗАВОДЫ БССР

сустракаюць 14-ты зьезд КП(б)Б і 17-ю ўсесаюзную партканфэрэнцыю новымі перамогамі на фронце барацьбы за прамфінплян

У барацьбу за права на рапарт

Прамысловасьць БССР да XIV зьезду КП(б)Б і XVII усесаюзнай партканфэрэнцыі падыходзіць з вялікімі посьпехамі ў выкананьні прамфінпляну трэцяга рашаючага году пяцігодкі. 1931 г. быў для БССР годам сапраўднага ператварэньня з краіны дробна-аграрнай у краіну індустрыяльна - калгасную. Удзельная вага прамысловасьці ў народна-гаспадарчым пляне БССР складала больш 50 проц.

Фабрыкі і заводы БССР, пад кіраўніцтвам ленінскай партыі, ідуць да XIV зьезду КП(б)Б і XVII партканфэрэнцыі з новымі перамогамі ў чацьвертым заключным годзе пяцігодкі.

— Права на рапарт XIV зьезду і XVII партканфэрэнцыі трэба адваяваць!

Гэта становіцца лёзунгам перадавых прадпрыемстваў прамысловасьці БССР. Барацьба за права на рапарт ператвараецца ў новую хвалю энтузіязму з боку рабочых і інжынэрна - тэхнічнага пэрсаналу перадавых прадпрыемстваў.

У сёньняшнім матар'яле мы бачым як рабочыя заводу «Пралетары» даводзяць, што маюць права рапартаваць XIV зьезду аб сваіх дасягненьнях. «Пралетары» выканаў пяцігодку ў 2 з пал. гады і з першых дзён чацьвертага заключнага не здае тэмпаў. Завод «Бальшавік» па-бальшавіцку прапрацаваў сустрэчны прамфінплян і павялічыў яго ад 5 да 15 проц. па розных цэхах і працэсах. Рамонтна-мэханічны завод імя Варашылава ў Бабруйску пасьля распрацоўкі сустрэчнага пляну, абавязаўся выканаць заказы па рамонце рачнога флёту да дню адкрыцьця XIV зьезду КП(б)Б. Бальшавіцкую барацьбу за права на рапарт вядуць ударнікі запалкавай фабрыкі «Пралетарская Перамога» ў Барысаве.

Адстаючыя прадпрыемствы павінны ўзяць прыклад з тых, якія па-бальшавіцку змагаюцца за сустрэчу XIV зьезду КП(б)Б і XVII усесаюзнай партканфэрэнцыі і на грунце шырокай падрыхтоўкі да зьезду і канфэрэнцыі, ўзьняць масу на ліквідацыю прарываў у прамфінпляне.

Ударнай работай на поўнае выкананьне 6 умоў тав. Сталіна, барацьбой за высокія тэмпы пабудовы сацыялізму, у незамірнай барацьбе з усякімі адхіленьнямі ад генэральнай лініі партыі, з контррэвалюцыйным трацкізмам, з гнілым лібэралізмам, ідуць пад кіраўніцтвам партыі перадавыя прадпрыемствы да XIV зьезду КП(б)Б і XVII партыйнай канфэрэнцыі!

т. Каган.
Дырэктар фабрыкі Профінтэрн.

„Пралетары“ адваяваў права на рапарт

ГОМЕЛЬ. Машына-будаўнічы завод «Пралетары» заўсёды зьяўляўся адным з першых барацьбітоў за прамфінплян і падыходзіць да другой партыйнай канфэрэнцыі і XIV зьезду КП(б)Б з буйнымі перамогамі

Па пяцігадовым пляне запраектавана выпуск прадукцыі на суму 10.383.000 руб., выканана на 1-га студзеня 1932 г. на 11.339.000 руб., што складае 109 проц. выкананьня пяцігадовага пляну. Прадукцыйнасьць працы, узрост якой па пяцігадовым пляне намечан на 74 проц., выканана ў адносінах да 1927-28 г. на 126 проц. Рост рабочых на заводзе па запраектаваным пляне пяцігодкі на 21 проц., у 1931 г. дасягае 64 проц. Зьніжэньне сабекошту па пяцігодцы вызначалася на 33 проц., а выканана на 100 проц.

Па капіталаўкладаньнях плян выканаваны на 111 проц. Выкананьне пяцігодкі ў тры гады і два месяцы заводам «Пралетары» тлумачыцца тым, што пад кіраўніцтвам партарганізацыі ў штодзённай рабоце заводу ўкараняліся шэсьць умоў правадыра нашай партыі тав. Сталіна.

Завод «Пралетары» за бальшавіцкія тэмпы работы ў другім годзе пяцігодкі быў узнагароджан пераходным сьцягам імя ЦК КП(б)Б і зараз выканаў датэрмінова пяцігодку.

Рабочыя заводу «Пралетары» атрымалі права трымаць гэты сьцяг і права рапартаваць гарадзкой партыйнай канфэрэнцыі і XIV зьезду КП(б)Б аб сваіх перамогах. (Белта).

Даць сыравіну камбінату

БАБРУЙСК. (Наш уласны кар.). Дрэваапрацоўчы камбінат стаіць пад пагрозай зрыву прамфінпляну з-за адсутнасьці сыравіны. З прычыны адсутнасьці шліфавальнай паперы стаяць шліфавальныя варштаты.

Камбінат забясьпечан неабходнай сыравінай да 20 студзеня, а дастаўка яе мяркуецца толькі к 1-му сакавіка.

Агідныя адносіны, якія мяжуюць са шкодніцтвам, назіраюцца з боку транспарту: на Асіпавіцкай, Ясеньскай і іншых лініях чыгункі валяецца 5000 куб. мэтраў вольхі для фанэрна экспартнага цэху ў той час, калі яна сёньня неабходна камбінату.

60 укамплектаваных стандартных дамоў не адгружаюцца з прычыны недастатковай падачы вагонаў, а гэта адбіваецца на рэспубліканскім пляне экспарту,

Ляндрас,

АД РЭДАКЦЫІ: Мы лічым неабходным зьвярнуць увагу чыгункі на недапушчальнае становішча: па яе віне зрываецца работа камбінату. Мы патрабуем прыняць належныя меры для зьнішчэньня такога становішча. Чакаем ад чыгуначнай адміністрацыі адказу па сутнасьці.

„Бальшавік“ да 14-га зьезду ідзе з сустрэчным прамфінпляном

4 сьнежня 1931 г. скурзавод «Бальшавік» датэрмінова выканаў прамфінплян 3-га рашаючага году пяцігодкі ў колькасных паказьніках на 112,13 проц., а ў якасных на 100,02 проц.

Гэта перамога зьяўляецца вынікам масавай, разгорнутай работы па сацспаборніцтву і ўдарніцтву, вялікага росту вытворчага энтузіязму рабочых, ІТР і служачых заводу, якія пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі на працягу ўсяго году рашуча змагаліся за генэральную лінію партыі.

Адзначаючы ўсю важнасьць задач, якія стаяць перад рабочай клясай на даным гістарычным этапе, усьведамляючы тую вялікую ролю, якую павінен адыграць прамфінплян 4-га завяршаючага году пяцігодкі ў пабудове сацыялізму—рабочыя, ІТР і служачыя скурзаводу «Бальшавік» цалкам уключыліся ў масавае абмеркаваньне і прапрацоўку сустрэчнага прамфінпляну і рацпляну. За кароткі час была праробленна вялікая работа.

Выпушчаны бюлетэнь і арганізаваны выпуск брыгадных штодзёнак цалкам прысьвечаных сустрэчнаму пляну. Праведзена некалькі гутарак ва ўсіх цэхах у абедзены перапынак. Пастаўлены даклады на вытворчых нарадах, вывешана інфармацыйная дошка, на якой штодзённа запісваюцца апошнія даныя аб ходзе прапрацоўкі пляну, быў скліканы спэцыяльны сход ІТР і г. д.

Дзякуючы праведзенай рабоце мы мелі выклікі на сацспаборніцтва паасобных брыгад. Так, брыгада набіўшчыкаў зьвярнулася з выклікам да ўсіх брыгад на лепшую падрыхтоўку сустрэчнага пляну і абавязалася павялічыць сваю прадукцыйнасьць працы на 6 проц. Брыгада ІТР жалятыннага цэху абвясьціла сябе ўдарнай па хутчэйшым правядзеньні ў жыцьцё рабочых прапаноў і актыўным удзеле ў падрыхтоўцы сустрэчнага пляну і выклікала на сацспаборніцтва ўсіх інжынэрна-тэхнічных работнікаў заводу.

У адказ на іх зварот інжынэрна-тэхнічныя работнікі ўсяго заводу ўзялі на сябе абавязацельства, высунутыя ІТР жэлятыннага цэху.

Рабочы калектыў чырвонаштандарнага «Бальшавіка» ня толькі цалкам зацьвердзіў намечаны заводакіраўніцтвам плян у 1932 г., але выпрацаваў сустрэчны ўдарны прамфінплян і рацплян. Кантрольную лічбу па ўнясеньні рабочых прапаноў у колькасьці 450 калектыў рабочых павялічыў на 12,66 проц. Паасобныя брыгады павялічылі прадукцыйнасьць працы па сустрэчным прамфінпляне ад 5 проц. да 12 проц.

Брыгада адмочнікаў другога хромавага цэху пры прапрацоўцы прамфінпляну высунула сустрэчны і замест 4,87 рабочых ўзялася гэтую-ж самую норму выканаць з колькасьцю 4 чалавек; абрэзчыкі ў адмочным аддзяленьні высунулі штат у 2 чалавекі, замест 2,4 чал. па пляну.

Шпальтоўшчыкі павышаюць норму па вырастку з 450 шт. да 475 шт., па сьвіных з 620 да 650 шт.

Аджымка і плятыроўка—па пераносцы тавару павышаюць норму на 10 проц.; па апойку на 2750 шт. замест 2.500 шт., па вырастку замест 1500—1560 шт.; па плятыроўцы фарбаванага тавару высунулі сустрэчную норму замест 408—715 шт.

Брыгада стругалёў зьніжае расцэнкі згодна высунутай норме па сустрэчным: па вырастку 110 замест 106, па сьвіных 250 замест 234 і павышае прадукцыйнасьць працы на 10 проц.

Камсамольская брыгада набіўшчыкаў высунула наступныя нормы—замест 234 шт. апойкаў набіваць 240, вырасткаў замест 106—110 шт., сьвіных замест 234—250.

Па 1-м хромавым цэху брыгада глейтаўшчыкоў дала сустрэчную замест 5,5 чал. гэту-ж самую норму рабіць з колькасьцю рабочых у 4,5 чал. Шароўшчыкі павялічылі норму з 1941 шт. да 2000 шт.

Брыгада стругалёў—замест 223 шт. сьвіных даць 250 шт.

Брыгада зольшчыкаў жэлятыннага цэху ўзяла абавязацельства мяздру са складу забіраць адразу, каб не залежвалася і не псавалася.

Брыгада кацельнай № 1 замест 6 рацпрапаноў дала 10, брыгада рамонтных сьлесараў замест 13 рацпрапаноў дала сустрэчную лічбу ў 20 рацпрапаноў—усяго па мэханічным цэху сустрэчны па рабочых прапановах на 1932 г. больш на 33,3 проц. за агульны плян.

Ударнікі заводу паказалі на справе, што яны прыдуць да XIV партзьезду КП(б)Б і XVII Усесаюзнай партыйнай канфэрэнцыі з бальшавіцкім прапрацаваным сутрэчным.

Брыгада «Савецкай Беларусі»
Шамэс І., Мінкін З.

10 568 ударнікаў Бабруйшчыны

абяцаюць з посьпехам закончыць 4 ы завяршаючы

Сакратару ЦК КП(б)Б тав. ГЕЮ, старшыні ЦСПСБ тав. РЫЖОВУ, старшыні СНК тав. ГАЛАДЗЕДУ, старшыні ЦВК тав. ЧАРВЯКОВУ, старшыні ВСНГБ тав. ГРЫСЕВІЧУ.

(З рапарту раённай канфэрэнцыі).

Сабраўшаяся 5-я раённая канфэрэнцыя ўдарнікаў прамысловасьці Бабруйшчыны для падвядзеньня вынікаў выкананьня прамфінплянаў 3-га рашаючага году пяцігодкі і прапрацоўкі задач на 4-ты заключны год, шле вам, у вашай асобе ЦК КП(б)Б, ЦСПСБ, СНК, ЦВК і ВСНГБ шчырае палкае бальшавіцкае прывітаньне.

Дзякуючы правільнай барацьбе Бабруйскай партыйнай арганізацыі з адхіленьнямі ад генэральнай лініі партыі, Бабруйскія прафарганізацыі дабіліся росту ўдарніцтва і ўжываньня вышэйшых форм камуністычнай працы ў прамысловасьці, сацыялістычна-гаспадарча-разьліковых брыгад, зьмены на-сустрэчнага пляна́ваньня. Усё гэта забясьпечыла датэрміновае сканчэньне па асобных прадпрыемствах гадавых прамфінплянаў—7-XI, шільня № 7 да 21-XII; стандартны і лесцэх скончылі датэрмінова плян IV кварталу 3-га рашаючага, рад прадпрыемстваў—камбінат, мэблявая фабрыка, шклозавод «Камінтэрн» сталі за апошні час на цьвёрды шлях перавыкананьня прамфінплянаў.

Канфэрэнцыя ад імя 10.568 ударнікаў запэўнівае, што пад кіраўніцтвам партыйных і прафарганізацый бальшавіцкай сустрэчай забясьпечым поўнае выкананьне прамфінплянаў IV заключнага году пяцігодкі і датэрмінова выканаем пяцігодку за 4 гады, арганізуем сацыялістычна-гаспадарча-разьліковыя брыгады, узьнімем рост ударнікаў, перанясем сацыялістычны вопыт прамысловасьці ў калгасы на арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў.

т. Катышаў адзін з першых і лепшых ударнікаў ф-кі Профінтэрн.

Аб правядзеньні ленінскіх дзён

Пастанова Сакратарыяту ЦК КП(б)Б

1. Асноўнымі лёзунгамі ў правядзеньні ленінскіх дзён павінны быць: мабілізацыя шырокіх працоўных мас на выкананьне пяцігодкі за чатыры гады, за сацыялістычныя адносіны да працы, за марксысцка-ленінскае выхаваньне партыйных, камсамольскіх і працоўных мас, за правядзеньне ленінскай нацыянальнай палітыкі, за падвышэньне якасьці работы ўсіх арганізацый у напрамку апэрацыйнага канкрэтнага кіраўніцтва на аснове правядзеньня ў жыцьцё 6-ці гістарычных умоў тав. Сталіна.

2. Масавая работа ў часе ленінскіх дзён павінна праходзіць у напрамку:

а) паказу шырачайшым працоўным масам перамог сацыялізму ва ўсіх галінах народнае гаспадаркі Савецкага Саюзу на аснове пасьлядоўнага правядзеньня генэральнай лініі партыі Леніна;

б) растлумачэньня ролі і значэньня ленінскай бальшавіцкай партыі ў справе барацьбы за сацыялізм, як кіраўніка і арганізатара перамог сацыялістычнага будаўніцтва;

в) азнаямленьне шырокіх пралетарскіх і калгасных мас з няпрымірымай барацьбой камуністычнай партыі за чыстату сваіх радоў, за ленінскае адзінства ў партыі, растлумачэньне таго, што разгром контррэвалюцыйнага трацкізму, які зьяўляецца перадавым атрадам контррэвалюцыйнай буржуазіі, рашучая барацьба з правым апартунізмам—галоўнай небясьпекай на даным этапе, барацьба з «левымі» ухіламі і прымірэнствам з іх яшчэ больш загартавала ленінскія рады;

г) шырокага растлумачэньня і абгаварэньня ліста тав. Сталіна «Аб некаторых пытаньнях гісторыі бальшавізму», аўладаньня марксысцка-ленінскай тэорыяй і далейшае разгортваньне рашучай барацьбы супроць трацкісцкіх кантрабандыстаў, фальсыфікацыі і скажэньняў гісторыі бальшавізму. Неабходна растлумачыць ролю У. І. Леніна ў барацьбе супроць трацкісцкіх, меншавікоў, люксембургіянскіх памылак і апартуністых усіх колераў, за бальшавіцкую партыю пралетарыяту, за чыстату марксысцкай тэорыі пралетарскай рэвалюцыі ва ўсёй сваёй рэвалюцыйнай пасьлядоўнай дзейнасьці за пралетарскую культуру ў СССР, за сусьветную пралетарскую рэвалюцыю.

3. Правядзеньне ленінскіх дзён павінна яшчэ больш завастрыць увагу ўсёй партыі да тэарэтычнага фронту клясавай барацьбы і разгортваньня масавага марксысцка-ленінскага выхаваньня шырокіх пралетарскіх мас.

ЦК КП(б)Б лічыць неабходным правесьці наступнае:

а) у час ленінскіх дзён Агітмасаваму Аддзелу і Культпропу ЦК, БАН, фракцыі таварыстваў марксыстых, Камвузу імя Леніна арганізаваць на буйнейшых прадпрыемствах, калгасах, саўгасах даклады і гутаркі аб значэньні ленінскіх дзён;

б) ва ўсіх прадпрыемствах, калгасах і саўгасах правесьці з 18 па 25 студзеня гутаркі з групамі рабочых, калгасьнікаў аб рэвалюцыйным змаганьні Леніна, аб барацьбе партыі за сацыялізм, за каапэрацыйны плян Леніна, аб задачах чацьвёртага завяршаючага году пяцігодкі. 21-га студзеня правесьці масавыя вечары і пасяджэньні парт., савецкіх і грамадзкіх арганізацый;

в) масавую работу ў часе правядзеньня ленінскіх дзён падпарадкаваць выкананьню вытворчых задач прадпрыемстваў, саўгасаў і калгасаў і сканчэньню ўсіх відаў нарыхтовак і ўвязаць з падрыхтоўкай да XIV-га зьезду КП(б)Б і XVII-й партканфэрэнцыі;

г) Культпропу ЦК даць паказаньні аб правядзеньні ва ўсёй сетцы партшкол спэцыяльных заняткаў;

д) Культпропу ЦК распрацаваць і даць паказаньні газэтам аб асьвятленьні правядзеньня ленінскіх дзён;

е) даручыць ГК і РК і фракцыям прафарганізацый праверыць у часе ленінскіх дзён работу і становішча прадпрыемстваў, саўгасаў, калгасаў і ўстаноў, якія носяць імя Леніна пад пунктам выкананьня імі ўзятых на сябе абавязкаў.

Дэкаднік штурму збожжазагатовак

Перавыкананьнем пляну збожжазагатовак-завяршыць дэкаднік штурму

Бабруйшчына адказвае Уваравічам чырвонымі абозамі збожжа

(Па тэлефоне ад ад нашага кар.).

Калгасьнікі і аднаасобнікі-бедня кі і серадннякі Бабруйшчыны, на заклік калгасьнікаў і аднаасобнікаў-беднякоў і серадиякоў Уваравіцкага р-ну ўключыліся ў штурм збожжазагатовак, абвешчаны ЦК КП(б)Б і СНК БССР. Бабруйшчына высунула сустрэчны плян загатовак ў 150 тон збожжа, які абавязуецца выканаць да 14-га зьезду КП(б)Б.

Для правядзеньня штурму на раён выехаў партыйны, камсамольскі і савецкі актыў гораду. Сёньня ў гонар партканфэрэнцыі прыбылі чырвоныя абозы са збожжам з Паўлавіцкага, Варатынскага, і Міхалеўскага сельсаветаў.

А. Дамброўскі.

Ліквідаваць запазычанасьць у збожжазагатоўках да XIV зьезду КП(б)Б

МАГІЛЕЎ. 13-І. (Белта). У сувязі з надыходзячым XIV зьездам КП(б)Б і райпартканфэрэнцыяй, чырвонымі абозамі здана дзяржаве 700 цнт. зобжжа.

Калгасны сэктар сустракае XIV зьезд КП(б)Б і партканфэрэнцыю свайго раёну поўнай перамогай у збожжазагатоўках. Заданьне ў 9.200 цнт. перавыканана на 515 цнт.

Асаблівых посьпехаў у выкананьні сваіх абавязкаў перад дзяржавай па здачы збожжа дамагліся калгасы Вендараскага сельсавету, якія выканалі плян на 148 проц., а калгасы Сялецкага сельсавету—214 проц.

Па радзе сельсаветаў апошнія дні далі вялікі пералом у збожжазагатоўках. Добрасьнеўіцкі сельсавет за апошнюю пяцідзёнку ўзьняў выкананьне пляну збожжазагатовак на 7 проц., Княжыцкі—на 11 проц. і Бракаўскі сельсавет на 17 проц.

Адстае ў збожжазагатоўках аднаасобны сэктар, які выканаў кантрольнае заданьне на 76 проц. Сельсаветы Сьцяжарскі, Гарадзішчанскі, Гаранскі, Гусьлінскі і Новасёлскі плян па аднаасобным сэктары выканалі толькі на 55—65 проц.

Адстаючыя сельсаветы Магілеўшчыны павінны неадкладна мабілізаваць усе сілы на ліквідацыю прарываў і сустрэць 14-ы зьезд КП(б)Б поўнай перамогай на фронце збожжазагатовак.

У дэкаднік штурму—плян збожжазагатовак выканаць поўнасьцю

Гадавы плян збожжазагатовак Падгайцаўскі сельсавет, Шклоўскага раёну, выканаў толькі **на 37 проц.** Кулацка-заможная частка яшчэ да гэтага часу ня выканала цьвёрдых заданьняў, сельспажыўтаварыства зусім бязьдзейнічае ў правядзеньні збожжазагатовак. Сярод калгасьнікаў і бядняцка-серадняцкай часткі вёскі ніякай масава-растлумачальнай работы не вядзецца. У выніку чаго ў калгасах «Клім Варашылаў» і «Шлях Сацыялізму» ёсьць кулацка-месьніцкія настроі

Сельсавет не мабілізуе калгасны і бядняцка-серадняцкі актыў аднаасобнікаў на хутчэйшае выкананьне збожжазагатоўчай кампаніі.

У час дэкадніку штурму, Падгайцаўскі сельсавет павінен выканаць плян поўнасьцю.

М.

У авангардзе збожжазагатовак

Калгас «Ударнік», Славенскага сельсавету, Талочынскага раёну, выканаў плян збожжазагатовак на 111 пр. Такіх посьпехаў ён дамогся дзякуючы шырока-разгорнутай масава-растлумачальнай работы сярод калгасьнікаў.

Селькор.

Калгас імя Варашылава выканаў свае абавязкі

КРУПКІ. Калгас імя Варашылава, Хеніхоўскага сельсавету, цалкам выканаў плян збожжазагатовак. На агульным сходзе была высунута сустрэчная лічба ў 20 цнт., што таксама выканана. Дзякуючы праведзенай шырокай масава-растлумачальнай рабоце, калгас выканаў плян да 25 сьнежня 31 году.

Калгасы Крупшчыны павінны раўняцца па калгасу «Варашылаў».

Р. Дамінікаў.

Выйшаў у рады перадавых

Клімавічы. На аснове правільнай расстаноўкі сіл і ўжываньня сацыялістычных мэтадаў працы, Забялышанскі сельсавет выйшаў у рады перадавых на фронце загатоўкі збожжа.

На 5 студзеня плян збожжазагатовак выканаваны на 100 проц.

Зараз разгорнута шырокая работа па рэалізацыі 6 умоў тав. Сталіна і падрыхтоўцы трэцяй бальшавіцкай вясны.

П. К.

Язэп Пралеска

Усё-ж такі будзе...

Мігцелі агенькі. Блісnуць ды зноў зьнікнуць, нібы іх замятала мяцеліцай. Сярдзіты сівер сьцёбае па твары, зажмурвае вочы. Ногі мацаюць бітую дарогу, аўтаматычна пасоўваюцца. Водгульле галасістага сьвісту тэлеграфнага дроту нібы завязла ў гурбе—стогне, плача. Ігнат узьбіраўся на ўзгорак. Ён не аглядаўся назад, а проста крочыў на блеск агенькоў.

Колькі часу ішоў—Ігнат дакладна ня ведаў: зрэшты гэта мала яго цікавіла. Ён быў упэўнены, што сход яшчэ не сабраўся і прыйдзецца чакаць. Дарогай абмяркоўваў адказы на магчымыя пытаньні, правяраў, абдумваў кожны сказ... Часамі ўсплывала думка, што ўжо з вёскі ня вернецца дадому, мо' пагоняць «закатанага», але гэта не палохала. Ігнат адчуваў сябе бадзёра, ўпэўнена, падрыхтаваным да ўсяго.

Вёска Мойсечы. Праз замурожаныя шыбы ледзь прабіваліся праменьчыкі лучыны. На вуліцы пустэча. Толькі з другога канца вёскі вартаўнікі бесьперастанку трасьлі калатушкі. Ігнат крочыў пасярод вуліцы, мінаў асеўшыя ў сьнягу хаткі, і параўнаўся з новай хатай кулака Гарошкі. Мімаходам заглянуў у вакно, неяк ня было яно зацягнута лёдам, нібы хату Гарошкі абышла мяцеліца і мароз.

Зьвярнуўшы ў вузкую вулачку Ігнат спыніўся ля хаты Пятруся, з хвілю ён стаяў нярухома, прыслухаўся.

— Вось і прыехалі, сказаў Ігнат, атрасаючы сьнег з шапкі, сьвіткі лапцей.

* * *

Цётка адчыніла дзьверцы ў коміне, адлажыла юшку, але цёмная хмара ад самасейкі і газэт нібы застыла. А ў кутках мужчыны смокчуць і пыхаюць. Цётка не злавала на суседзяў, хіба-ж кожны хоча жыць. Хоць самае нязначнае цырканьне ложка, трэск лазы выклікалі ў яе трывогу, што вось-вось зараз зломяцца, але цётка цярпліва маўчала. Суседкі залезьлі на прымурак, а сама гаспадыня прытулілася з дзецьмі на печы. Хлопчык Сымонка кідаўся па плацканёх разасланых па печы—не хацелася яму засыпаць, ён цікавіўся, што робіцца на хаце. Маці акрывала яго андаракам і пяшчотна шаптала.

— Сьпі, сынок, бачыш тата стараецца прыдбаць зямліцы.

Сынок зарочаўся і ўсё пазіраў на хату. Ён бачыў, што мужчыны чагосьці замітусіліся, а да стала праціскаўся нявысокі кругладіцы з рыжынькім вускамі нейкі дзядзька. І чамусьці на яго ўсе паглядалі.

— З грамады! Чуеш суседка, сапраўдны грамадавец.

Грамадавец дабраўся да стала, доўга поркаўся ў кішэнях, нарэшце дастаў закручаную ў газэту роўненька складзеную паперку. Ён паклаў яе на стол і сьмяючыся сказаў:

— Вось і дазвол на правядзеньне сходу. Давайце грамадзяне, выбіраць старшыню.

— Гарошку, разумны, паважаны чалавек—крыкнуў царкоўны стараста.

— Пятруся, разам загула грамада.

Царкоўны стараста рвануў шапку, засоваўся, на лаве, але змаўчаў.

Пятрусь нібы крышку засароміўся, пераступаў з нагі на нагу. Ён прыгнуўся да Ігната, штосьці спытаў. Зноў ўзьняўся шум у хаце. Суседкі падміргваючы шапталі гаспадыні.

— Бачыш, бачыш, твой старшынёй. Нябось сябе ня скрыўдзіць.

— Грамадзяне, супакойцеся. Першым будзе гаварыць Ігнат. Мужчыны гутарылі, шапталіся, шум ня сьціхаў.

— Супакойцеся, старшыня я, ці не?—голасна сказаў Пятрусь.

Па хаце пранеслася—ціш-ш-ша.

— Некалькі слоў аб грамадзе. Грамада легальная партыя рабочых і сялян Заходняй Беларусі. Вось мы згуртаваўшыся разам у гэтую партыю будзем змагацца за свой рабоча-сялянскі ўрад, за зямлю бяз выкупу...

— Чуеш, суседка, зямля бяз выкупу... Не перашкаджай. Я і сама ведаю:

— Зразумела, працягваў Ігнат, ні ўлады, ні зямлі, ні фабрык паны па добрай волі не аддадуць. За гэта трэба змагацца.

— Нічога ня будзе—трасучы галавой перабіваў Гарошка

— Гэта справа ня лёгкая.

— Кажу вам, што нічога ня будзе. Што гэта жарцікі? Такая армія, а колькі паліцыі...

— Ня чмуці, Гарошка. У Расіі яшчэ большая была армія і паліцыі хапала, а як трахнулі, усё паляцела да гары нагамі.

— А я кажу нічога ня будзе, настойваў Гарошка.

Пятрусь мяўся, аж зубамі скрыпаў ад злосьці, але не адважваўся супакоіць Гарошку. Яго штурхнуў батрак Паўлюк. Пятрусь міргануў вокам што зразумеў і строга сказаў.

— Пане Гарошка, я-ж не даваў вам слова.

— Мне, свайму суседу, ня даць слова?

— Трэба-ж каб быў які толк.

— Мяне беларуса выдзяляеш.

— Заткніся..:

— Бач, раскукаваўся.

— Мужчыны, дазолі крыку. Дайце гаварыць Ігнату, а пасьля па чарзе, хто захоча. Жар Ігнат.

— Чулі грамадзяне, што казаў Гарошка. У паноў ёсьць вялікая армія, шмат паліцэйскіх, папоў, ксяндзоў, панам дапамагаюць багатыя сяляне-кулакі...

— Што ты брэшаш, я так не казаў, стукаючы па стале кулаком крычаў Гарошка.

— Выбачайце, усьміхаючыся адказаў Ігнат, але пан Гарошка напэўне хацеў гэта сказаць, але вас перабілі.

— Не хацеў і ня думаў нават.

— Тады я перапрашаю.

Мужчыны насупіліся, паціскалі плячыма нібы жадалі спрабаваць сілы. Яны яшчэ больш напіралі на стол, скваліва хопалі кожны сказ Ігната.

— Каб нам дамагчыся сваёй ўлады, каб рабочы зрабіўся гаспадаром фабрык, заводаў, а селянін гаспадаром зямлі.

— Дык вось чаго вы захацелі?..

Так, гаспадаром з націскам сказаў Ігнат. Для гэтага патрэбна арганізавацца. І мы супольнымі сіламі з рабочымі, бяднейшымі сялянам. Польшчы даб'емся вызваленьня. У нас сіла, мы мільёны. А паны, ды колькі тых паноў. Уся бяда ў тым, што мы не арганізаваны.

— Людцы, суседзі мае дарагія, мне здаецца, што тут нейкая пастка. Ці не паны надумаліся арганізаваць гэтую самую грамаду, каб абдурыць нас, беларусаў. Вы толькі падумайце назошта нам зьвязвацца з палякамі. Няхай сабе яны там у сябе, а мы ў сябе, хто што хоча, той тое і робіць. Ды я-ж, браточкі першым запішуся ў Грамаду, але-ж каб былі адны беларусы, сяляне значыцца. Навошта нам яшчэ рабочыя?

Мужчыны перагаварваліся, закручвалі цыгаркі, некаторыя пазяхалі, але ніхто не перабіваў Гарошку. Адзін толькі царкоўны стараста без перастанку ківаў галавой-ў такт і гаварыў:

— Во дзе праўда, во дзе розум.

Гэта яшчэ больш падняло Гарошку і ён нібы выпадкова адпіхнуў Ігната ад стала, размахваў рукамі, сам станавіўся на яго месца.

— Суседзі мае. вы-ж усе ведаеце, што я шчыры беларус. Я-ж заўсёды стаяў за незалежнасьць, супроць палякаў, а гэты падшываецца, прыблуда нейкі, хоча зьвязаць нас разам з палякамі...

Мужчыны гудзелі як чмялі ў разбураным гнязьдзе і як не распінаўся Гарошка—яго голас тануў, прападаў. Спрэчкі перанесьліся на хату. Па групках спрачаліся сяляне. Кулакі ўгаворвалі мужчын пачакаць, беднякі даводзілі, што трэба сёньня-ж запісацца ў Грамаду. Пятрусь стукаў па стале кулаком, заклікаў да парадку.

— Мужчыны, якія будуць прапановы?

— Арганізаваць гурток грамады і кончана, адазвалася некалькі галасоў.

— Пачакайце, паслухайце, суседзі, мяне старога,—устаўшы з зэдля сказаў царкоўны стараста. Куды нам сьпяшацца, грамада ня воўк. Лепш зложымся і пашлем у горад свайго чалавека, каб даведацца як і што.

— Правільна сівая галава гаворыць, правільна, паддакваў Гарошка.

— Для цябе правільна а для нас не, перабіў Гарошку Пятрусь.

— Раю вам, суседзі...

— Кінь, даволі валаводзіць. Вам трэба ехаць у горад высьвятляць, калі ласка, а для нас справа ясная. Абрыдла слухаць, пляўузгаюць увесь вечар.

— Слухай, Паўлючок. Забыўся як я цябе ратаваў, ногі б выцягнуў-бы з голаду. Не адзін пудзік пазычаў, а ты цяпер супроць свайго чалавека.

— Пан Гарошка, калі-б ў нас ня было памешчыкаў і такіх «сваіх» людзей як ты, тады не галадаў-бы я.

— Дык што-ж ты, зьбяёдаць мяне з гэтага сьвету хочаш?

Паўлюк бліснуў вачыма, але нічога не адказаў Гарошку. У яго зачох выявілася ўся нянавісьць і крыўда за зьдзек.

— Ігнат, у цябе ёсьць якія паперкі? спытаў Паўлюк, давай брат, запісвай мяне першым.

Ігнат вылажыў на стол «анкеты» і чатыры пісьменных выводзілі прозьвішчы жадаючых уступіць у грамаду.

Гарошка штурхаў сваіх людзей, нешта шаптаў ім, а пасьля праціснуўся да стала.

— Што-ж як людзі, так і я—стараючыся гаварыць спакойна мармытаў Гарошка. Не хачу зылучацца з свайго народу, давайце і мне анкету.

— Не, пан Гарошка, табе анкеты не дамо і ў грамаду цябе ня прымем. Ты нам чужы, ты наш вораг.

Словы Ігната так узьюшылі Гарошку, што ён падскочыў і зароў як мядзьведзь, загнаўшы стрэмку. Здавалася, што ён разарве, з зямлёй зьмяшае Ігната, зруйнуе ўсю хату, але моцная сьцяна большасьці сялян—беднякоў стрымалі яго.

— Ёсьць у нас улада, ці не? ці вы ўжо свае законы ўводзіце? Ніякіх бальшавіцкіх парадкаў мы не дапусьцім, мы яшчэ пабачым хто дужэй.

Лямант і крык Гарошкі ня толькі не запалохаў сялянскай беднаты, а наадварот яшчэ больш распалілі клясавую сьвядомасьць, узбудзілі нянавісьць да багачоў.

Жонка Пятруся ня зводзіла вачэй з «анкеты», прыслухоўвалася да спрэчак. Яна некалькі разоў памыкалася нешта сказаць, але кожны раз так здаралася, што хто небудзь гаварыў і ня зручна было перабіваць. Нарэшце ўлучыла момант, паклікала Пятруся.

— Глядзі-ж, каб не забыўся ўпісаць Сымонку. Ты-ж бацька, а хлопец падрастае. А мо зямліцы...

— Абавязкова запішу. Сёмку ня прыдзецца ваяваць за зямлю, усьміхаючыся адказаў Пятрусь.

За вечар у гурток грамады запісалася 57 асоб. Старшынёй выбралі Пятруся.

* * *

На заўтра над вячоркам Гарошка ўкладаў ў сані вязанку сьвежых каўбас, слой мёду і гарнец «польскай пшэпаляна́й». Ён крактаў, пляваўся, праклінаў увесь сьвет.

Па загуменьні сабачай сьцежачкай шыльгаў царкоўны стараста. Ён валок штосьці ўкручанае ў белы кужэльны мяшок. Падыйшоўшы да варот Гарошкі прысеў і нечага ўглядаўся ў даль. Праз хвіліну суседзі спаткаліся. Увайшоўшы ў хату гаспадар скоса ўзгляну́ў на парабка, штурхнуў чалядніцу.

— Што блытаецеся пад нагамі, работы хоць разарвіся, а яны валэндаюцца туды-сюды. Слухай абібок, запражы жаробку, няхай параўняе ногі.

Парабок накінуў кажурыну і хутка выбег з хаты, а праз хвілін 10 чатырохгадовая выпешчаная жаробка проста на ляйцох несла Гарошку і царкоўнага старасту. Яны ехалі да асадніка Юдзікоўскага. Асаднік, былы афіцэр, вельмі ветліва спаткаў дарагіх гасьцей. Зараз-жа загадаў свайму дзяншчыку (так асаднік заве свайго парабка) дагледзіць жаробку, а сам валок з гасьцямі прывезены падарунак. Госьці толькі пасьпелі распрануцца, як у пакой ўскочыў камандант паліцыі. Ён на хаду прывітаўся машыруючы распранаўся, жартаваў.

— Ой і панове, напалохалі вы мяне. Ваш солтыс не даў выспацца. Нейкая Грамада, зямлю фабрыкі адбірае... Ведаеце я мысьліў паўстаньне, хацеў паслаць карную экспэдыцыю.

— Ой, паночку, не пашкодзіла-б дальбог, пане камандант, зрабіў бы добра, правучыў бы гэтую галоту, не бунтаваліся-б—паціраючы рукі гаварыў Гарошка.

— Так, так, панове, напалохалі мяне. Ох, гэта Грамада толькі клопату.

— Каб не нарабілі больш. К прыкладу ў нашай вёсцы за адзін вечар капа запісалася ў Грамаду. Зямлі ўсё прагнуць. На чужое руку цягнуць...

— Так, так, панове, клапатлівы час. Ну, а пан Гарошка ўступіў ў Грамаду?

— Не прынялі, сволота.

За моцна пахнеш пан Гарошка. Ну, а як мой рацэпт?

— Ня зьтрымаў, забрала за жывое.

— Шкада, шкада..

— Панове, проша да стала, весялей пойдзе гутарка,—сказаў асаднік беручы за локаць Гарошку..

— А што чуваць у пана, зьвярнуўся да царкоўнага старасты камандант.

— Усё ёсьць.

— Ох люблю пана. Пан такі шчыры, разумны, добры чалавек.

— Заўсёды была пашана, толькі цяпер, цяпер...

— Нічога страшнага. Так, так. Дайце перапішам усіх грамадаўцаў.

— У мяне ўсё ў парадку.

— Так, так. Пан добры чалавек

Царкоўны стараста пералічваў усе прозьвішчы сваіх суседзяй, якія запісаліся ў Грамаду. Ён на кожным застанаўляўся і абавязкова дадаваў: бальшавік, бунтаўшчык, галота, бандыт.

Камандант ледзь стрымліваў ўсьмешку, лопаў старасту па плячох, абяцаў ўзнагароду.

— Ня трэба мне нічога, а кілзайце толькі іх.

— Так, так, будзе зроблена.

— Панове, за зьнішчэньне Грамады.

— Так, так, п'ю, п'ю, п'ю.

Баль зацягнуўся далёка за поўнач.

(Канец будзе).

Крута ўзьняць крывую лёназагатовак у аднаасобным сэктары

Змагацца за тэмпы, за якасьць

Зводка ходу загатовак тэхкультур на 11 студзеня ў сёньняшнім нумары газэты паказвае недапушчальнае паслабленьне тэмпаў загатовак за апошнюю пяцідзёнку. У параўнаньні з папярэдняй пяцідзёнкай прырост лёназагатовак вызначаецца на 1,9 проц. Асабліва адстае аднаасобны сэктар. У той час як саўгасы выканалі свой плян на 110,3 проц., калгасы—76,8 проц., аднаасобны сэктар выканаў плян толькі на 31,7 проц.

Гэтыя паказьнікі надзвычайна нізкіх тэмпаў асабліва ў аднаасобным сэктары патрабуюць ад партарганізацый, РВК, сельпарткомаў, сельсаветаў і ўсёй загатоўчай сыстэмы рашучага пералому загатовак па лініі аднаасобнага сэктару.

Кулак і яго агенты, супраціўляючыся сацыялістычнаму наступу, імкнуцца перашкодзіць пасьпяховаму выкананьню плянаў, сарваць апрацоўку і загатоўку. Кулак вядзе шалёную агітацыю, накіраваную на зацяжку апрацоўкі і загатоўкі лёну, агітуе за разбазарваньне таварнай прадукцыі тэхкультур, распальвае спажывецкія настроі адсталай часткі калгасьнікаў. Разам з гэтым кулацтва ўпарта супраціўляецца здачы лёну па цьвёрдых заданьнях.

Даючы рашучы адпор шалёнаму супраціўленьню кулацтва, партарганізацыі на мясцох павінны разгарнуць бальшавіцкую работу на пасьпяховае завяршэньне лёназагатовак. Не паслабляючы работы сярод калгасьнікаў, разгортваючы масавую работу сярод бядняцка-серадняцкай часткі аднаасобнікаў, трэба з бальшавіцкай рашучасьцю націснуць на кулака, прымусіць яго здаць лён па цьвёрдых заданьнях.

Мы маем усе магчымасьці завяршыць у асноўным лёназагатоўкі ў студзені. Для гэтага патрэбна чоткая бальшавіцкая работа, упартая барацьба за тэмпы і якасьць гэтай работы. Рад перадавых раёнаў ужо паказалі прыклады бальшавіцкай барацьбы за лён выканаўшы і перавыканаўшы пляны. Гэтыя прыклады павінны стаць паўсямеснымі. Прыйсьці з перамогамі да 14-га зьезду КП(б)Б на фронце лёназагатовак—такава задача кожнага раёну, кожнай партарганізацыі, сельсавету, калгасу.

Дрэнны арганізатар апрацоўкі і загатоўкі тэхкультур

Лепель. (Ад нашага спэцкора). Лепельская МТС добра справілася з веснавой і асеньняй сяўбой, уборкай ураджаю. Але МТС ня здолела замацаваць свае дасягненьні на ўсіх вучастках работы, ня здолела належна мабілізаваць калгасьнікаў на ўдарнае праводзеньне апрацоўкі і загатоўкі лёну.

Да апрацоўкі лёну прыступлена са спазьненьнем амаль на месяц. Ня была праведзена адпаведная падрыхтоўчая работа. Сушні падрыхтоўваліся тады, калі ўжо трэба было разгарнуць масавую апрацоўку і здачу (продаж) лёна-валакна.

Дырэкцыя МТС не паклапацілася аб тым, каб сваячасова былі загатоўлены дровы для апалу сушань. Таксама нічога ня было зроблена з боку дырэкцыі МТС, каб мабілізаваць калгасныя масы на апрацоўку лёну.

У выніку ўсіх гэтых акалічнасьцяй апрацоўка лёну зацягнулася. У паасобных калгасах да 50 проц. лёну не разаслана («Авангард» і інш.). На 5 студзеня калгасы, абслугоўваныя МТС, выканалі плян лёназагатовак толькі на 38,3 проц.

Пытаньне апрацоўкі лёну ня ставілася ні на ячэйцы КП(б)Б, ні на мясцкоме. Вакол лёназагатовак ня была разгорнута масавая работа. Больш як 2 месяцы ня склікаліся паседжаньні мясцкому. Дырэкцыя МТС не вядзе сталага вучоту апрацоўкі і загатоўкі лёну па калгасах.

Лепельская МТС павінна тэрмінова ліквідаваць прарывы на фронце лёназагатовак.

Раённая партыйная арганізацыя і савецкія органы павінны дапамагчы МТС ударна справіцца з лёназагатоўкамі. Да XIV зьезду КП(б)Б МТС павінна дамагчыся рашучага пералому на фронце лёназагатовак.

Парфянюк.

14-ы зьезд КП(б)Б сустрэць поўным выкананьнем і перавыкананьнем загатовак збожжа і тэхнічных культур

РАГАЧЭЎ. Раённая партарганізацыя і сельсаветы разгарнулі шырокую працу па падрыхтоўцы да 14-га зьезду КП(б)Б, каб сустрэць зьезд поўным выкананьнем усіх відаў загатовак. У сельсаветы выехалі рад брыгад па арганізацыі чырвоных абозаў, па здачы збожжа і лёнавалакна.

Дзьве апошнія пяцідзёнкі далі вялікі зрух у тэмпах загатоўкі ільнавалакна. На 5-га студзеня калгасы раёну выканалі гадавое заданьне на 83,8 проц. Па лёнасемя заданьне выканана на 84,7 проц., каноплях 110 проц. За некалькі апошніх дзён калгасы «Першага Мая», «Барацьбіт», «Наша Воля», «Дуброва», «Камунар», «Перадавы» і інш. поўнасьцю выканалі заданьне па здачы (продажу) дзяржаве лёнавалакна. Калгасы «Праўда», «Хлебароб», «Чырвоны Хлебароб», «Чырвоная Асінаўка», «Трэці рашаючы» і інш. значна перавыканалі заданьні па лёне. Перадавыя калгасы па ўдарнаму праводзяць апрацоўку лёну, каб выканаць свае абавязкі перад дзяржавай да 14-га зьезду КП(б)Б. (Белта).

Поўнасьцю выканалі плян лёназагатовак

СЯННО. Калгас «Мар'янава», Ульянаўскага сельсавету дзякуючы ўкараненьню прагрэсыўна-прэміяльнай зьдзельшчыны, шырокаму разгортваньню сацспаборніцтва і ўдарніцтва, правільнаму і рацыянальнаму скарыстаньню рабочай сілы—поўнасьцю закончыў апрацоўку і здачу (продаж) лёну.

Калгас здаў дзяржаве 32 цэнтн. валакна, што складае 100 проц. заданьня.

Б. Зяневіч.

ЗВОДКА

аб загатоўцы тэхкультур на 11-га студзеня 1932 г.

	Лёнавалакно процант выкан.	Семя процант выкан.	Пянька процант выкан.	Каноплі процант выкан.
Белкаапсаюз	53,6	64,6	7,7	20
Беллёнсаюз	45,4	68,5	4,1	27,8
Разам	47,9	66,8	7,1	21,7
Па сэктарох:				
Калгасы МТС	39,2	69,3	0,7	20,3
Калгасы	76,8	109,3	4,5	34,7
Кантрактанты Аднаасобнікі Цьвёрдыя заданьні	31,7	48,2	11	15,7
Саўгасы	110,3	—	—	—

Партыйнае будаўніцтва

Пад кіраўніцтвам КП(б)Б

Бабруйская партарганізацыя прышла да сваёй II раённай канфэрэнцыі адзінай, моцна згуртаванай вакол генэральнай лініі партыі

Адкрылася 2-я Бабруйская райпартканфэрэнцыя

БАБРУЙСК. (Па тэлефоне ад нашага карэспандэнта). 12 студзеня адкрылася 2-ая раённая партыйная канфэрэнцыя. У ганаровы прэзыдыум абраны палітбюро ЦК УсеКП(б) і тт. Рудзутак, Андрэяў, Тэльман, Ленскі, Гей, Шаранговіч, Галадзед і Убарэвіч. Канфэрэнцыя паслала прывітальныя тэлеграмы ЦК УсеКП(б) тав. Сталіну, ЦО УсеКП(б) газэце «Праўда». Канфэрэнцыю віталі прадстаўнікі рабочых дрэваапрацоўчага камбінату і прадстаўнік Бабруйскага гарнізону.

Пасьля прывітаньняў з дакладам выступіў сакратар ЦК КП(б)Б т. Рыскін.

Бабруйская партарганізацыя да 2-й раённай канфэрэнцыі

Бабруйская раённая партыйная арганізацыя прыходзіць да XIV зьезду КП(б)Б і XVII-й канфэрэнцыі УсеКП(б) моцна згуртаванай вакол генэральнай лініі партыі.

Аднаўлены склад РК КП(б)Б пры дапамозе ўсёй арганізацыі і пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б дабіўся ў асноўным ліквідацыі прарываў, дапушчаных старым кіраўніцтвам РК КП(б)Б.

Вялікую ўвагу ў сваёй рабоце райкам аддаваў кіраўніцтву прамысловасьці. Прамысловасьць раёну мае значныя дасягненьні. Колькасьць рабочых за год вырасла з 4,757 да 8.859 чал., або на 86 проц. Валавая прадукцыя за тры кварталы павялічылася з 20 млн. у 1930 годзе да 37,2 млн. руб. у гэтым або на 83 проц.

Калі ў першай палове году буйнейшае прадпрыемства раёну—дрэваапрацоўчы камбінат выконваў свой прамфінплян на 70,2 проц., дык зараз па асноўных цахох камбінату прамфінплян выкананы і нават перавыкананы як па экспарту, так і па агульным заданьні.

Лік ударнікаў па прамысловасьці і ўстановах раёну павялічыўся з 1.900 да 10.868 чал., дасягнуўшы 53 проц. усіх рабочых і служачых раёну. Існуе 138 гаспадарча-разьліковых брыгад з лікам 1.793 рабочых.

Перад прамысловасьцю раёну стаіць задача: па бальшавіцку рэалізаваць 6 гістарычных умоў т. Сталіна. Трэба канстатаваць, што да гэтага часу яшчэ ніводнае прадпрыемства поўнасьцю ня выканала паказаньняў тав. Сталіна.

Значныя посьпехі ёсьць таксама ў галіне рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Калі ў пачатку году ў калгасах было каля 10 проц. бядняцка-серадняцкіх гаспадарак, дык зараз ёсьць 30 проц. Але з прычыны слабай барацьбы за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў з боку некаторых ячэек КП(б)Б, слабой барацьбы з кулацтвам апошнія яшчэ маюць уплыў на асобныя калгасы ў напрамку захаваньня ўраўнілаўкі, разбазарваньня хлеба і невыкананьня абавязкаў перад дзяржавай. Гэтым тлумачыцца тое, што пры выкананьні раённага пляну хлебазагатовак на 1 студзеня 1932 году ў разьмеры 94,4 проц., калгасы выканалі свой плян толькі на 78 проц.

Райком КП(б)Б, РВК і Райкалгассаюз рашуча ўдарылі па кулацкай практыцы праўленьняў калгасу імя Гарсавету і імя Блюхера. Райкалгассаюз распусьціў праўленьні гэтых калгасаў. Райком КП(б)Б мабілізаваў партарганізацыю на барацьбу за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў як аснову далейшых посьпехаў калгаснага руху.

Партарганізацыя дамаглася значных посьпехаў у галіне нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Школамі ахоплена 97 проц. усіх дзяцей школьнага ўзросту. Лікпунктамі ахоплена ў горадзе 72 проц. няпісьменных і ў вёсцы 82 проц.

Бязумоўна, што гэтыя посьпехі ня могуць задаволіць. Задача партарганізацыі заключаецца ў тым, каб і надалей змагацца за ажыцьцяўленьне ленінскай нацыянальнай палітыкі, каб самым рашучым чынам змагацца супроць вялікадзяржаўнага шавінізму, а таксама супроць контррэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму і шавінізмаў іншых колераў.

За гэты час значна вырасла партарганізацыя раёну. Калі на 1 студзеня 1931 году партарганізацыя налічвала 1.614 асоб, дык зараз яна налічвае 2.292, з якіх—рабочых па сацстановішчы—83,6 проц., і рабочых працуючых непасрэдна на вытворчасьці каля варштату—61,3 проц.

Рашучая барацьба супроць правага апартунізму, галоўнай небясьпекі, контррэвалюцыйнага трацкізму і прымірэнцтва да ўхілаў павінна і надалей стаяць у цэнтры ўвагі партыйнай арганізацыі. Трэба адзначыць, што ў арганізацыі мелі месца вылазкі правых апартуністаў (шклозавод Камінтэрн). Маюць таксама месца і асобныя вылазкі трацкістаў (швэйная фабрыка). Партыйная канфэрэнцыя на ўсіх гэтых фактах павінна сканцэнтраваць увагу ўсёй партыйнай арганізацыі, мабілізаваўшы яе на рашучую барацьбу з усякімі адхіленьнямі ад генэральнай лініі партыі.

У галіне ўзброеньня марксысцка-ленінскай тэорыі ў арганізацыі ёсьць рад прарываў. 44 проц. ахопу арганізацыі сыстэмай партасьветы сьведчыць аб усё яшчэ слабым змаганьні значнай колькасьці ячэек за аўладаньне марксысцка-ленінскай тэорыі. Узмацненьнем барацьбы за ўзбраеньне арганізацыі, марксысцка-ленінскімі ведамі, асабліва кандыдатаў партыі—ёсьць адна з важнейшых задач партарганізацыі.

А. Эльман.

Фанэрны цэх Бабруйскага камбінату заваёўвае права рапартаваць 14 зьезду КП(б)Б

Пад бальшавіцкім кіраўніцтвам цэхпарткалектыву фанэрны цэх Бабруйскага камбінату рыхтуецца рапартаваць XIV зьезду КП(б)Б аб 100-працэнтным выкананьні ўзятых на сябе абавязкаў. Асабліва шырокую работу па падрыхтоўцы да зьезду разгарнула першая зьмена фанэрнага цэху. Уся зьмена ў ліку 16 брыгад пераведзена на гаспадарчы разьлік. Дагаворы з брыгадамі заключаны сваячасова. Кожную пяцідзёнку на вытворчых нарадах абгаворваюцца вынікі ўвядзеньня гаспадарчага разьліку і новыя рацыяналізатарскія мерапрыемствы. Поўны перавод брыгад на гаспадарчы разьлік ужо даў свае вынікі: амаль цалкам ліквідавана абязьлічка, значна паменшыліся прагулы рабочых і прастой варштатаў, зьнізіўся працант выдаткаваньня сыравіны пры поўным выкананьні заданьняў. Па лушчыльнай брыгадзе варштат № 2 пасьля ўвядзеньня гаспадарчага разьліку выканаў заданьне па экспарту на 247 проц., па кавалках на 149 проц., а агульны плян на 105 проц. Прычым выдаткаваньне сыравіны скарацілася на 28 проц. Варштат № 3 давёў у апошні час выдаткаваньне сыравіны да 77 проц., у той жа час выконваючы заданьне па экспарту на 179 проц., па кавалках на 134 проц., а агульны плян на 118 проц.

На сёньняшні дзень усе сталыя рабочыя ўцягнуты ў прафсаюз. Першая зьменная ячэйка КП(б)Б вырасла за час падрыхтоўкі да зьезду на 10 лепшых ударнікаў, камсамольская ячэйка вырасла на 17 чалавек. Сабрана ў фонд XIV зьезду КП(б)Б і II-й Бабруйскай райпартканфэрэнцыі 18 каштоўных рацыяналізатарскіх прапаноў. Пасьля праведзенага прадстаўнікамі «Савецкай Беларусі» і шматтыражкай камбінату «За ўдарныя тэмпы» зьлёту ўдарнікаў фанэрнага цэху партыйцы, камсамольцы і ўдарнікі беспартыйныя ўсіх зьмен вышлі на 4-х гадзінную звышзьменную работу. Ноч з 10 на 11 студзеня фанэрным цэхам была абвешчана штурмовай. Па цэхах і групах наладжваецца выпуск штодзёнак.

Фанэрны цэх Бабруйскага дрэваапрацоўчага камбінату па баявому заваёўвае свае права рапартаваць XIV зьезду КП(б)Б.

Ляндрыс.

Усебеларускі фінансавы паход

Увесьці прэм'яльна-заахвочваючую сыстэму аплаты работы ў ашчадкасах

Пасьпяховае выкананьне сыстэмай ашчадкас кантрольных заданьняў у галіне мабілізацыі вольных сродкаў насельніцтва магчыма толькі пры карэннай перабудове іх работы на аснове шасьці ўмоў **т. Сталіна.**

Існуючая тарыфная сыстэма ў ашчадкасах сябе не апраўдвае. Яна ня можа стымуляваць павышэньне кваліфікацыі работнікаў, росту прадукцыйнасьці працы і зьяўляецца адной з прычын цякучасьці рабочай сілы. У зьвязку з гэтым зараз намечана ўвесьці ў ашчадкасах новую прэм'яльна-заахвочваючую сыстэму аплаты працы.

Новая сыстэма зарплаты павінна стварыць матар'яльную зацікаўленасьць усіх працаўнікоў ашчадкас. Новая сыстэма аплаты працы прывядзе да найбольш мэтазгоднага скарыстаньня маючыхся кадраў, да больш правільнай расстаноўкі сіл, да падняцьця працдысцыпліны, ушчыльненьня рабочага дню і будзе стымуляваць рацыяналізатарскую работу супрацаўнікоў ашчадкас.

Прэм'яльна-заахвочваючая сыстэма аплаты працы павінна спачатку быць праверанай на вопыце і толькі тады ўжо распаўсюджана па ўсіх ашчадкасах. У зьвязку з гэтым, згодна пастановы Калегіі НКФ Саюзу і Прэзыдыуму ЦП Саюзу Фінбанкаўскіх работнікаў вопыт пераходу на прэм'яльна-заахвочваючую і зьдзельную аплату працы работнікаў ашчадкас ужо праводзіцца па Ленінградзкай вобласьці і Сярэдня-Волскім краі. Матар'ялы гавораць аб тым, што паказаныя мерапрыемствы маюць вялікую каштоўнасьць.

Па БССР з 10-XI 1931 году ў 5 буйных гарашчадкасах праводзіцца работа па вызучэньні норм выпрацоўкі з мэтай пераводу супрацоўнікаў гэтых кас на прэм'яльна-заахвочваючую сыстэму аплаты працы, аднак работа разгорнута вельмі слаба, бо яе недаацэньвае частка тэхнічных і адказных працаўнікоў ашчадкас.

Для пасьпяховага правядзеньня вопыту заахвочваюча-зьдзельнай аплаты неабходна, каб гэтая сыстэма была шырока папулярызавана сярод ашчадпрацаўнікоў з тым, каб кожны работнік яскрава сабе ўяўляў прынцыпы, якія пакладзены ў яе аснову.

Меляшкевіч.

Двухмесячнік перабудовы масавай абароннай работы

За працаздольную ячэйку ў калгасах і саўгасах

Актывісты абароны СССР

Тав. Мілюкоўскі. Рабочы заводу «Бальшавік». Сталы актыўны асоавіяхімавец, галоўным чынам працуе па лініі СПА. Зараз вылучан на работу ў Менскі гарсавет Асоавіяхіму. Узнагароджаны знакам актывіста.

Тав. Дзіманштэйн. Рабочы друкарні «Зьвязда», стары актыўны член Асоавіяхіму, арганізатар хімагрупу. Узнагароджан знакам актывіста.

ЛЁЗУНГІ ЦС АСОАВІЯХІМУ БССР

да зорных лыжных эстафэт

1. Аўладаньне вайсковай справай на аснове навейшай тэхнікі забясьпечвае абароназдольнасьць нашай краіны.

2. Тыя, хто сеюць вецер вайны, пажнуць віхуру рэвалюцыі.

3. Перабудуем работу Асоавіяхіму па-ўдарнаму. Выканаем з гонарам высокую ролю прыводнага рэменя ленінскай партыі.

4. Спаткаем надыходзячы XIV зьезд КП(б)Б новымі перамогамі ў справе арганізацыйна-гаспадарчага ўмацаваньня калгасаў.

5. Спаткаем надыходзячы XIV зьезд КП(б)Б і XVII Ўсесаюзную партканфэрэнцыю новымі перамогамі ў справе рэалізацыі 6 умоў тав. Сталіна, у справе завяршэньня пабудовы фундаманту сацыялістычнай экономікі СССР.

6. Баявымі тэмпамі забясьпечым плян мабілізацыі сродкаў.

7. Нізавы друк—у авангард барацьбы за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў.

8. Камсамол—у масавы паход за аўладаньне вайсковай справай.

9. Шырэй разгорнем сацыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва ў арганізацыях Асоавіяхіму.

10. Кожны асоавіяхімавец—ударнік, кожны ўдарнік—асоавіяхімавец.

11. 100-працантнай рэалізацыяй 6-й лётарэі Асоавіяхіму ўмацуем тэхнічную моц Чырвонай арміі і тэхнічную базу Асоавіяхіму.

12. Прэч кулацкія, рвацкія настроі. Выканаем цалкам і сваячасова пляны ўсіх відаў загатовак.

У падарунак XIV зьезду КП(б)Б арганізуем чырвоныя абозы па здачы (продажы) дзяржаве збожжа, лёну, мяса і іншых відаў загатовак

13. Ператворым калгасы і саўгасы ў апорныя базы абароннай работы на вёсцы.

14. Самая пільная ўвага ўсіх працоўных да шалёнай падрыхтоўкі імпэрыялістычнымі ўрадамі новай інтэрвэнцыі супроць краіны саветаў.

15. Узмоцнім абароназдольнасьць краіны, умацуем сувязь з Чырвонай арміяй.

16. Задачу арганізацыйна-гаспадарчага ўмацаваньня калгасаў—у цэнтр увагі.

17. Да XIV зьезду КП(б)Б выканаем і перавыканаем усе абавязацельствы перад дзяржавай.

18. Рабочыя і работніцы! Высоўвайце свой сустрэчны прамфінплян чацьвёртага заключнага году пяцігодкі.

19. Калгасьнікі і аднаасобнікі! Перавыконвайце свой плян па здачы дзяржаве збожжа, мяса, лёну і іншых відаў загатовак.

Хойніцкі райсавет Асоавіяхім абавязан перабудаваць мэтады кіраўніцтва

Пры Бобчынскім сельсавеце, Хойніцкага раёну, ёсьць 4 Асоавіяхімаўскіх ячэйкі: пры Бобчынскім Белпэдтэхнікуме і пры калгасах «Кастрычнік», «Камінтэрн», «Чырвоная Паляна». Ніадна з іх работы сярод членаў не вядзе. Сходаў за ўвесь час ніводнага ня было, узносы не спаганяюцца.

Большасьць у гэтых ячэйках камсамольцы, але работы іх зусім ня відна... Вайсковай вучобай яны не займаюцца.

Дрэнна абстаіць справа ва ўсім раёне. Райсавет Асоавіяхіму кіруе толькі на паперы, а каб выехаць на раён па ячэйках, дык гэтага няма.

Райсавет Асоавіяхіму абавязан скарыстаць двухмесячнік перабудовы, каб наладзіць работу на вёсцы.

Аўдзеенка.

Даходы ад „га абароны"--ячэйкам

Да гэтага часу яшчэ некаторыя раёны няправільна рэалізуюць даходы з «га абароны» засеяных па БССР у веснавую пасеўную кампанію. Так, напрыклад, Плешчаніцкі Райсавет Асоавіяхіму даў дырэктыву на ўсіх ячэйках здаць увесь ураджай райсавету.

Такое распараджэньне няправільнае і пярэчыць усім дырэктывам цэнтральных органаў Асоавіяхіму. Паводле пастановы нарады пры ЦС Асоавіяхіму СССР пра работу Асоавіяхіму ў сацыялістычным сэктары вёскі—увесь даход ад «га абароны» павінен застацца ў распараджэньні ячэек Асоавіяхіму пры калгасах, саўгасах, МТС, якія іх засявалі. Такая ўстаноўка дае магчымасьць кожнай ячэйцы Асоавіяхіму стварыць насенны фонд для засеву «га абароны» у 1932 годзе.

Раённыя саветы Асоавіяхіму павінны пры правядзеньні рэалізацыі даходу з «га абароны» дакладна прытрымлівацца пастановы нарады.

Маркавец.

Культбудаўніцтва--адказны вучастак

Перад XIV партыйным зьездам КП(б)Б мы стаім на парозе выкананьня, а ў некаторых галінах і перавыкананьня плянаў культурнай пяцігодкі. 1932 г.—заключны год першай пяцігодкі—зьяўляецца годам заканчэньня ўвядзеньня ўсеавучу за 4-хгодку, годам пачатку ўвядзеньня ўсеавучу на базе сямігодкі, годам пачатку ўвядзеньня абавязковага дашкольнага выхаваньня, годам канчатковай ліквідацыі спадчыны царызму—няпісьменнасьці і ператварэньня БССР у краіну суцэльнай пісьменнасьці. Такіх тэмпаў культурнага будаўніцтва ня бачыла і ня можа бачыць ніводная буржуазная краіна, такія тэмпы ўласьцівы выключна краіне саветаў, краіне дыктатуры пралетарыяту. Такіх тэмпаў мы дасягнулі ў выніку напружанай работы рабочае клясы і працоўных мас БССР, у выніку рашучай барацьбы з правым апартунізмам,—як галоўнай небясьпекай на даным этапе, і «левым» апартунізмам і з прымірэнцтвам да іх, у выніку правільнага правядзеньня ленінскай нацыянальнай палітыкі.

Каб пасьпяхова завяршыць першую пяцігодку і забясьпечыць пасьпяховае выкананьне другой, мы павінны будзем у бягучым годзе шырока мабілізаваць працоўныя масы БССР, правільна расставіць сілы і выкарыстаць сродкі ўсіх арганізацый і ўстаноў, якія вядуць культурна-асьветную работу на важнейшых вучастках культурнага будаўніцтва. Такімі зьяўляюцца ўсеавуч, лікбез і дашкольнае выхаваньне, за гэтыя асноўныя зьвеньні работы нам зараз-жа трэба ўхапіцца. **Нам трэба мець адзіны плян, нам трэба ліквідаваць абязьлічку і вызначыць для кожнай арганізацыі і ўстановы пэўны вучастак работы.**

Задачы, вызначаныя адзіным плянам, вялізарныя. ЦК КП(б)Б даў дырэктыву: «У 1932 г. ахапіць ня менш 50 проц. дзяцей дашкольнага ўзросту, у тым ліку ўсіх дзяцей рабочых. У першую чаргу плянам павінна быць прадугледжана разгортваньне дашкольных установаў пры прадпрыемствах з перавагай жаночае працы. Дзеці дашкольнага ўзросту прымежных раёнаў і раёнаў суцэльнай калектывізацыі павінны быць ахоплены дашкольнымі ўстановамі таксама ў 1932 г.» Перавёўшы гэта на мову лічбаў, мы атрымаем, што нам патрэбна ахапіць каля 300 тыс. дзяцей, у тым ліку 44,5 тыс. дзяцей рабочых (100 проц.), 183 тыс. дзяцей калгасьнікаў (65 проц.), 6 тыс. дзяцей вайскоўцаў (100 проц.) і інш. Мы павінны будзем укласьці на гэту справу звыш 15 млн. руб., падрыхтаваць у бліжэйшы пэрыяд часу каля 9 т. дашкольных працаўнікоў, падшукаць на 200 тыс. дзяцей жылой плошчы, пачаць закладку пляновага будаўніцтва дашкольнага фонду, забясьпечыць вышэйпаказаны кантынгент дзяцей харчаваньнем, вопраткай, абуткам і навучальнымі прыладамі.

Другім вучасткам нашай работы зьяўляецца школьны ўсеавуч. Пастанова ЦК УсеКП(б) аб пачатковай і сярэдняй школе адзначае, што «палітэхнізацыя школы набывае ў радзе выпадкаў фармальны характар і ня рыхтуе дзяцей, як усебакова разьвітых будаўнікоў сацыялізму, увязваючых тэорыю з практыкай і ўладаючых тэхнікай» і што «карэнны недахоп школы ў даны момант заключаецца ў тым, што навучаньне ў школе не дае дастаткова аб'ёму агульна-адукацыйных ведаў і нездавальняюча вырашае задачу падрыхтоўкі для тэхнікумаў і для вышэйшай школы зусім пісьменных людзей, добра аўладаючых асновамі навук (фізыка, хімія, матэматыка, родная мова, геаграфія і інш.)»

У ажыцьцяўленьне гэтай дырэктывы мы павінны будзем шырока разгарнуць сетку майстэрняў і рабочых пакояў, прымацаваць школы да прадпрыемстваў, МТС, саўгасаў і калгасаў, зьвярнуць пільную ўвагу на ўзьняцьце якасьці школьнай работы. Патрэбна будзе вылучыць адпаведную колькасьць спэцыялістаў—тэхнікаў, аграномаў, інжынэраў з тым, каб забясьпечыць школы вядучых вучасткаў нашага сацбудаўніцтва—прамысловасьць, транспарт, МТС, саўгасы і г. д., арганізаваць і абсталяваць пры кожнай школе майстэрню ці рабочы пакой. На гэту справу мы павінны будзем укласьці паводле пляну 2.220 тыс. руб., у тым ліку па мясцовым бюджэце 1.220 тыс. руб. і 1.000 тыс. руб. па лініі гаспадарчых і кааперацыйных арганізацый (ВСНГ, ПКЗ НКЗабясьпечаньня, БСПС). Апроч новага будаўніцтва, неабходна шырока арганізаваць збор непатрэбных для прадпрыемстваў варштатаў, інструмантаў і г. д.

Арганізацыя гарачых сьнеданьняў зьяўляецца адным з важнейшых фактараў калектыўнага выхаваньня дзяцей, гэта ёсьць першы этап у разьвіцьці грамадзкага харчаваньня дзяцей. Таму адзіны плян прадугледжвае 100-процантны ахоп усіх дзяцей школьнікаў і ўкладаньні 8.471 тыс. руб., з якіх 90 проц. прыпадае на сродкі насельніцтва і 10 проц.—на сродкі грамадзкіх, кааперацыйных і савецкіх арганізацый (ЦСПСБ, Галоўсацстрах, БКС, БСПС, ЦКСТУ, Чырвоны Крыж, Т-ва «П. Д.» і інш.).

У галіне ліквідацыі няпісьменнасьці і малапісьменнасьці плян прадугледжвае ахоп 316 тыс. няпісьменных і 480 тыс. малапісьменных. На гэтым вучастку мы павінны будзем мабілізаваць звыш 16 тыс. культармейцаў і ўкласьці 3692 тыс. руб. Такія арганізацыі, як ЦСПСБ, т-ва «П. Н.» павінны заняць першае месца і мабілізаваць 12 тыс. культармейцаў.

Як-жа абстаіць справа на сёньняшні дзень па рэалізацыі гэтага пляну, ці мабілізаваліся па баявому саветы культбудаўніцтва, арганізацыі і ўстановы? Трэба з усёй вастратой падкрэсьліць, што мы гэтага на сёньняшні дзень яшчэ ня ўсюды маем. У часткі арганізацый і ўстаноў наконт гэтага ёсьць думка—«справа ня наша, гэта справа НКА, няхай яму баліць галава». Такая арганізацыя, як Калгасцэнтр, якая павінна была-б больш за ўсіх клапаціцца аб культурным будаўніцтве ў калгасах, на сёньняшні дзень нічога ня робіць. Загадчык аргаддзелу Калгасцэнтру т. Калмык брыгадзе РСІ так і заявіў—«У нас справай культбудаўніцтва ніхто не займаецца, у нас займаюцца ўсім, толькі ня культпрацай, так і запішаце». Гэтыя кіраўнікі думаюць аб арганізацыйна-гаспадарчым умацаваньні калгасаў без выдзеньня культурна-масавай работы сярод калгасьнікаў, без уцягненьня калгасьніц у вытворчае і грамадзкае жыцьцё краіны.

Нам. старшыні БКС т. Стракоўскі сярод сваіх супрацоўнікаў заяўляе. «У мінулым годзе сапхнулі сетку культустаноў, у гэтым годзе трэба зрабіць, каб ня даць ні капейкі». Па віне гэтага апартуніста амаль усе сродкі, вызначаныя бюджэтам мінулага году па сыстэме кааперацыі на культпатрэбы, не скарыстаны. Гэты кіраўнік думае кааперуваць насельніцтва, арганізацыйна-гаспадарча ўмацоўваць прыгарадныя гаспадаркі без увядзеньня дашкольнага выхаваньня, без ліквідацыі няпісьменнасьці і малапісьменнасьці.

Стала пастаўлена кіраўніцтва справай культбудаўніцтва ў кіруючых органах Галоўсацстраху, Страхкасе, Белсампрамсаюзе, Белжылсаюзе і ЦКСТУ. Гэтыя арганізацыі маюць сталыя пляны сваёй работы, маюць сталыя фінансавыя асыгнаваньні ў раённым разрэзе. Што-ж да іншых устаноў, як напрыклад Нар. Кам. Забесьпячэньня, дык у ім да 10 студзеня 1932 г. існавала абязьлічка ў галіне культбудаўніцтва, толькі 10-га Наркам Забесьпячэньня ўсклаў гэту справу на загадчыка сэктару кадраў. У выніку такога «кіраўніцтва», справа асыгнаваньняў на палітэхнізацыю школ, на будаўніцтва дашкольных памяшканьняў па лініі НК Забесьпячэньня стаіць пад пагрозай зрыву. Такое амаль становішча у трэстах Наркамзему, Малжывсаюзу і Садсаюзу.

Загадчык культсэктару ЦСПСБ ня ведае колькі кожны райпрафсавет ва 1932 г. будзе мець асыгнаваньняў на культбудаўніцтва. «У мінулым годзе ад нас Дзяржплян дабіваўся, каб мы мелі гэта. Не дабіўся. Няма ў нас бухгальтароў. Не даб'ецеся і вы ў гэтым годзе»—так заявіў т. Клімковіч прадстаўніку НКА. Ня дзіва, што ў г. Жлобіне райпрафсавет пры такім становішчы ня ведае, як ахоплены рабочыя транспартнага вузла ліквідацыяй няпісьменнасьці і малапісьменнасьці. Ня дзіва, што **ЦП саюзу рабочых МТС і батракоў у разрэз з дырэктывай ЦК КП(б)Б і СНК БССР замест ліквідацыі няпісьменнасьці да 1 мая 1932 г. пастанавіла канчаткова ліквідаваць да восені 1932 г.**

Няма яшчэ належнага зруху ў галіне выкананьня дырэктыў ЦК КП(б)Б аб дашкольным выхаваньні ў самім апараце НКА. Яшчэ не арганізаваны ні адны курсы па падрыхтоўцы дашкольных працаўнікоў, тады як сэзон арганізацыі дашкольных устаноў стукаецца ў вакно.

Слаба пастаўлена справа апаратнага кіраўніцтва ў большасьці раённых саветаў культбудаўніцтва, тут у некаторых мясцох пануе самацёк і абязьлічка. Слаба працуюць культпалітсаветы на прадпрыемствах і ў калгасах.

Трэба з асаблівай сілай падкрэсьліць, што ліст т. Сталіна ў часопіс «Пралетарская Рэвалюцыя» не знайшоў свайго адбітку ў некаторых установах і арганізацыях. Ёсьць яшчэ такія «героі», якія думаюць, што справа культбудаўніцтва зьяўляецца справай трэцяга фронту. Ліст т. Сталіна з усёй сур'ёзнасьцю падкрэсьлівае неабходнасьць бальшавіцкага аўладаньня марксысцка-ленінскай тэорыяй усёй рабочай клясай і калгасным сялянствам, **«якая дае ўпэўненасьць у сваёй працы, сілу арыентоўкі»**, якая дасьць магчымасьць рабочаму і калгасьніку пазнаёміцца з гістарычным шляхам бальшавізму, які прывёў пралетарыят СССР да канчатковай перамогі над сваёй буржуазіяй і адкрыў новы этап у міжнароднай рэвалюцыі. «Тэорыі», што аўладаньне марксысцка-ленінскай **тэорыяй ёсьць справа тэарэтыкаў, справа «вучоных» людзей, павінен быць усёй пралетарскай грамадзкасьцю дадзен рашучы адпор.** Пралетарыят пад кіраўніцтвам партыі у жорсткай клясавай барацьбе з буржуазіяй даказаў, што ён, толькі ён адзін, здолен будаваць сацыялізм, аўладаць марксысцка-ленінскай тэорыяй і мэтодалёгіяй.

Пытаньне працы школы, якая ў пэрыяд дыктатуры пралетарыяту ...«павінна быць ня толькі праваднікам прынцыпаў камунізму наогул, але і праваднікам ідэёвага, арганізацыйнага, выхаваўчага ўплыву пралетарыяту на паўпралетарскія і непралетарскія пласты працоўных мас у мэтах выхаваньня пакаленьня, здольнага канчаткова ўстанавіць камунізм» (праграма УсеКП(б)), якая шляхам палітэхнічнага навучаньня знаёміць у тэорыі і на практыцы дзяцей з усімі галоўнейшымі галінамі вытворчасьці, **ёсьць пытаньне ня толькі органаў НКА, а ёсьць пытаньне ўсіх арганізацый і ўстаноў, пытаньне ўсёй пралетарскай грамадзкасьці.**

Дырэктывы партыі ў галіне культурнага будаўніцтва павінны быць выкананы і будуць выкананы.

З. Нарэйка.

Усесаюзная пераклічка-спаборніцтва на транспарце

Кожны машыніст павінен змагацца

за месца ва ўсесаюзным конкурсе на лепшую спараную

Брыгада Яжэнкі ідзе першай

Усю калёну конкурсных выраўняць па ёй

Абвешчаны спаборніцтва-конкурс на лепшыя спараныя брыгады з усёй відавочнасьцю паказвае, што брыгада Яжэнкі (паравоз Щ-613 Магілеўскага дэпо) па-сапраўднаму змагаецца за ўсесаюзнае першынства. Тэмпы ўдарнай работы, узятыя брыгадай у першай палове сьнежня, брыгадай ня здадзены.

За ўвесь сьнежань брыгада Яжэнкі мае ганаровыя паказьнікі работы. Пры заданьні прабегу ў 2.600 клм., брыгада зрабіла 3.124 клм. Пры норме апалу ў 54.07 тон, брыгада выдаткавала 45,93 тоны (эканомія 8,14 тоны). Пры норме выдатку змазачных матар'ялаў у 392,37 кгр (кошт якіх складае 31 р. 89 к.) брыгада выдаткавала 334 кілё (коштам у 26 руб. 72 кап.), што дало эканоміі 14,87 проц. Прабег між прамыўкай і абточкай брыгадай вытрыманы. Зрываў спаранай, спазьненьняў у дарозе, папсаваньняў машыны—брыгада ня мела. Нагону ў дарозе брыгада дасягнула на 163 хвіліны.

Брыгада Яжэнкі ідзе першай на чале калёны спараных брыгад Заходніх чыгунак, што ўдзельнічаюць ва ўсесаюзным конкурсе. Па ходу спаборніцтва брыгада зараз займае дзясятае месца. Застаўся яшчэ месяц спаборніцтва. Гэты месяц брыгада павінна паказаць як месяц лепшай работы, даць яшчэ вышэйшыя паказьнікі работы, дамагацца першага месца па спаборніцтве.

Другая брыгада паравозу Щ-613 Ісаева таксама ўдзельнічае ў конкурсе, але дае значна горшыя паказьнікі работы. Брыгада, пры такой-жа норме прабегу, як і Яжэнкі, мае прабегу 2.897 клм. Пры норме апалу на гэты прабег у 48,85 тон, брыгада выдаткавала 46,87 тоны, што дае эканоміі 1,98 тон. Замест 363,86 кілё змазкі, брыгада выдаткавала 424 кілё, што дае перавыдатак на 12 руб. 81 кап. (16,52 проц.). Брыгада Ісаева мела два спазьненьні ў дарозе. Нагону ў дарозе брыгада мае 32 хвіліны.

Конкурс яшчэ ня скончаны. Ён працягваецца. Ёсьць амаль месяц тэрміну. Брыгада Ісаева павінна з большай энэргіяй узяцца за работу, лепш і больш старанна даглядаць машыну, больш беражліва выдаткоўваць апал і змазачныя матар'ялы. Усе астатнія брыгады павінны раўняцца па брыгадзе Яжэнкі, каб атрымаць адно з першых месц у радох удзельнікаў конкурсу.

Ташын.

Вагоны не абавязаны чакаць рамонту

Ударна рамантаваць без затрымкі

Ня гледзячы на сваячасовую арганізацыю абменных пунктаў і ўзмацненьне рамонтных пунктаў па Віцебскім эксплёатацыйным раёне, усё-ж вагоны на сёньняшні дзень не атрымліваюць належнага рамонту. Павялічыліся выпадкі адчэпкі вагонаў з прычыны гарэньня букс і па розных тэхнічных непаладках. Прастой вагонаў у чаканьні рамонту займае ў сярэднім у 6 разоў больш часу, чымся сам рамонт. Па Віцебскім пункце агляду за лістапад 110 вагонаў рамантаваліся 502 гадзіны, а чакалі рамонту 3.783 гадзіны.

Факты гавораць аб недастатковым і несваячасовым рамонце вагонаў і аб нездавальняючым утрыманьні рухомага складу. Аддзел цягі Віцебскага эксплёатацыйнага раёну, яшчэ ня прыняў рашучых мер да сапраўднага аздараўленьня работы вагоннага парку, абмяжоўваючыся толькі фармальным фіксаваньнем недахопаў у рабоце абменных пунктаў. Рамонтныя пункты яшчэ недастаткова забясьпечаны матар'яламі і запаснымі часткамі, а абменныя—інвэнтаром і патрэбнымі кваліфікаванымі рабочымі.

У неадкладным парадку павінны быць прыняты самыя рашучыя меры па мабілізацыі рабочых мас чыгуначнікаў і ў першую чаргу змазчыкаў на зьнішчэньне выпадкаў адчэпкі вагонаў з прычыны гарэньня букс. Бязьлітасна змагацца з нядбайнымі адносінамі паасобных змазчыкаў да змазкі букс і вагонаў. Процант хворых вагонаў, час чаканьня вагонаў рамонту павінен быць даведзены да мінімуму.

Партыйныя, прафсаюзныя, савецкія арганізацыі на чыгунцы павінны памятаць, што аздараўленьне вагоннага парку—іх абавязковая задача. Патрэбна памятаць, што абменныя пункты, якія павінны забясьпечыць праверку і добраякасны рамонт, у сваю чаргу павінны быць забясьпечаны ўсім патрэбным інвэнтаром, кваліфікаванымі работнікамі і кіраўніцтвам. (Белта).

Аздаравіць Менскі раённы трансьляцыйны радыё-вузел

Радыё-работнікі—Конік і Андрэеў выключылі з радыёсеткі Эльвод, завод „Беларусь", абутковую фабрыку, клюб камунальнікаў, фабрыку „Чырвоны тэкстыльшчык"

Менскі Цэнтральны трансьляцыйны радыё-вузел не перабудаваў сваёй работы ў адпаведнасьці з новымі задачамі. На Менскім радыё-вузьле ёсьць цэлы рад буйных прарываў, аб якіх павінна ведаць уся наша пралетарская грамадзкасьць, і ўзяць іх пад свой жорсткі абстрэл.

Ня гледзячы на тое, што Менскі радыё-вузел мае асабліва важнае значэньне ў справе радыёфікацыі, ён з сваімі задачамі не спраўляецца. Менскі радыё-вузел зьяўляецца цэнтральным вузлом і павінен быў перабудаваць сваю работу так, каб кожны радыё-работнік, кожны прыхільнік радыё які прыяжджае з раёну ў Менск, мог-бы вопыт работы гэтага вузла перанесьці ў свой раён. Між тым радыё-вузел Менскага раёну цяпер яшчэ не знаходзіцца на такой вышыні і з ускладзенымі на яго задачамі не спраўляецца.

Каб ня быць галаслоўнымі, падамо некалькі канкрэтных фактаў. У рабоце вузла пануе самацёк, бясплянавасьць, няма адказнасьці працаўнікоў за пэўныя ўчасткі работы. Улік існуючых радыё-кропак пастаўлены зусім дрэнна. Ніхто на радыё-вузьле—ні загадчык Конік, ні яго намесьнік Андрэеў, ні бухгальтар—дакладна ня ведаюць колькі ўсіх радыё-кропак працуе і якія з іх бязьдзейнічаюць.

Пры азнаямленьні з работай гэтага вузла, прышлося сустрэцца з такім ганебным зьявішчам, як масавае выключэньне менскіх фабрык і заводаў з абслугоўваньня радыё-перадачамі нібы-та за няўнос платы. Конік і Андрэеў выключылі рэпрадуктарныя кропкі на такіх буйных прадпрыемствах, як Эльвод, фабрыка «Белшчаціна», шчотачная фабрыка, завод «Беларусь», дражджавы завод «Пралетары», фабрыка цукерак і шмат іншых менскіх прадпрыемстваў.

Віна за гэтае галавацяпства ня ў меншай меры ляжыць на кіраўніках тых фабзаўкомаў, якія, недаацэньваючы ролі радыё ў барацьбе за прамфінплян, у падвышэньні культурнага ўзроўню рабочых, па некалькі месяцаў ня ўносілі платы за карыстаньне радыё.

Апартуністычнае кіраўніцтва радыё-вузла прывяло да таго, што з яго поля дзейнасьці выпаў сацыялістычны сэктар сельскае гаспадаркі, як саўгасы і калгасы, у якіх лінейшых перадач ня робіцца, бо няма рэпрадуктарных кропак. Больш таго, работнікі з менскага вузла пры будаўніцтве Ляхаўскага трансьляцыйнага вузла, які апрача заводаў і фабрык павінен абслугоўваць прыгарадныя сельсаветы, ня ўлічылі колькасьці калгасаў і саўгасаў, што падлягаюць радыёфікацыі.

Менскі радыё-вузел працуе ў невялічкім пакоі, пераабсталяваным з карыдору. Падлога, на якой стаіць уся апаратура, пагнулася і хістаецца ва ўсе бакі. Ёсьць пагроза, што падлога можа зусім праваліцца.

Ужо некалькі месяцаў, як паміж работнікамі радыё-вузла і загадчыкам тэхнічнае часткі Белрадыёцэнтру тав. Суднікам вядуцца перагаворы наконт новага памяшканьня для радыё-вузла. Але справа ніколькі не пасоўваецца ўперад. Менскі радыё-вузел і сёньня працуе ў тым-жа невялічкім пакоіку.

Усе гэтыя факты сьведчаць нам аб сур'ёзных прарывах у рабоце Менскага трансьляцыйнага радыё-вузла, яны гавораць нам аб палітычна-шкоднай дзейнасьці радыё-работнікаў Коніка і Андрэева, якія замест масавай работы па цэлым радзе менскіх прадпрыемстваў выключылі рэпрадуктарныя ўстаноўкі, якія ў сваёй рабоце выпусьцілі з-пад увагі сацыялістычны сэктар сельскае гаспадаркі і да гэтага часу не абслугоўвалі яго.

Партыйная арганізацыя Беларускага Кіраўніцтва Сувязі, адміністрацыя Белрадыёцэнтру і ўся пралетарская грамадзкасьць Менску павінна зацікавіцца становішчам Менскага радыё-вузла і аздаравіць яго работу.

Вярба.

Кіно-тэатр ЧЫРВОНА ЗОРКА
Пач. 6, 7-30 і 10-30.

„Што зрабіла яе гэтакай"
(Суміка ў 7 частках).
У гал. ролі Сумікі артыстка Кайка Такану

Кіно ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ
Пач. 2, 3-30, 6, 7-30, 9 і 10-30 … 12

Эрнгардт Гэтцке
у карціне
Пасынкі Бэрліну

КІНО ПРАЛЕТАРЫ

Эміль Янінг
у карціне
Чалавек і ліврэя

Цэнтральны Камітэт Т-ва Чырвонага Крыжу БССР

(Менск, Першамайская, 7)

ШУКАЕ наступных грамадзян,

якім належыць спадчына пасьля памершых у Амэрыцы родных:

Лібермана і Нэйтліна — родзічаў Мендэля Абрама.

Дзяцей Ганчара Джона (Івана).

Мюлер Сару—сястру Гольдштэйн зен (Гесі).

Панасевіч (Фруханович) Ганну—удаву Панасевіча Васіля.

Шэйнберг Маню—Якава — удаву … а Шэйнберга Б.

На падставе зацьверджанага СНК БССР 10-І 1932 г.

БАЛЯНСУ АПАЛУ на 1932 год

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ ЛЕСАСНАБЗБЫТУ

ПРОСІЦЬ УСІХ СПАЖЫЎЦОЎ ДРОЎ

НЕ ПАЗЬНЕЙ 15-га СТУДЗЕНЯ

ПРАДСТАВІЦЬ вызначаныя ВСНГ і Дзяржпляном кантынгенты, із разьмеркаваньнем па асобным прадпрыемствам, паказаўшы:

а) Дакладнае месцазнаходжаньне прадпрыемства (у якім раёне і паштовы адрас).

б) Хто платнік, філіял Дзяржбанку, дзе будзе вытварацца разьлік і № разьліковага рахунку.

Лесаснабзбыт папярэджвае, што спажыўцы, якія не прадставяць да паказанага тэрміну патрабуемых матар'ялаў, будуць выключаны з пляну снабжэньня на 1 квадру 1932 г.

Бел. Адз. Лесснабзбыт

Гарпрофсаветам, Гарадзкім камітэтам Саюзу Працасьветы і Гарана

склікаецца на 16-І 1932 г. а 7-й гадз. увеч.

у памяшк. клюбу Асьветы (Камуністычная, 19)

ЗЬЛЁТ КУЛЬТАРМЕЙЦАЎ,

прысьвечаны падрыхтоўцы да XIV зьезду КП(б)Б і XVII канферэнцыі ЎсеКП(б).

ПАРАДАК ДНЮ:

1. Даклад НКА і садаклад Гарана аб культбудаўніцтве ў 1931 і 1932 г.
2. Рапарта прадпрыемстваў і культасьветных устаноў.
3. Прэміраваньне.
4. Мастацкая частка.

Запрашаюцца ўсе настаўнікі і рабочыя ўдарнікі з прадпрыемстваў.

АБ'ЯВА АБ РЭГІСТРАЦЫІ

26 сьнежня 1931 г. Народным Камісарыятам Фінансаў БССР

на падставе арт. 2-4 палажэньня аб дзяржаўнай рэгістрацыі ад 9-ІІ 1931 г. (Збор Законаў і Загадаў СССР № 8, паст. 99)

ЗАРЭГІСТРАВАНА Ў РЭЕСТРЫ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ за № 96 (дзевяноста шосты)

Беларускае Лесахімічнае Аб'яднаньне Прамысловай Кааперацыі

„БЕЛКААППРАМХІМЛЕС"

Аб'яднаньне знаходзіцца ў веданьні Беларускага Саюзу Прамысловай Кааперацыі

МЕСЦАЗНАХОДЖАНЬНЕ АБ'ЯДНАНЬНЯ: гор. Менск, Інтэрнацыянальная, 9.

Упаўнаваж. Галоўлітбел. № А—53

Па БССР

◆ **400 РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСКІХ ПРАПАНОЎ** ў фонд повага калдагавору ўнесьлі рабочыя заводу «Пралетары» (Гомель). Зьбіралі прапановы 508 добраахвотнікаў, разьбітыя на 94 брыгады. У практычнай праверцы калдагавору ўдзельнічала звыш 50 проц. рабочых заводу.

◆ **ДОБРУСКАЯ ПАПЯРОВАЯ ФАБРЫКА** «Герой Працы» на 11 студзеня выканала дзённы плян на 52,1 проц. на 12 студзёня дзённы плян выканан на 41 проц. За гэтыя два дні не дадала 107 тон паперы.

◆ **НА 107 ПРОЦ. ВЫКАНАН ПЛЯН** загатовак лёнасемя калгасам «Новы селянін», Старатароскага раёну. Калгасьнікі «Чырвонага Кастрычніка» (Мазырскі раён) арганізавалі чырвоны абоз па здачы збожжа. У падарунак раённай партканфэрэнцыі здалі 500 кілёграм лёнавалакна.

◆ **ЛЕСАЗАВОД ІМЯ МОЛАТАВА** выканаў сваю праграму на 108 проц. Ліцейны цэх «Чырвонага Мэталісту» выканаў свой прамфінплян на 99,3 проц. Рабочыя Барысаўскага гаркамбінату да сваёй 3-й раённай партканфэрэнцыі падыходзяць з вялікімі посьпехамі. Гаспадарча-разьліковая брыгада ліцейнага цэху «Пралетарскага молата» выканала прамфінплян на 100,8 проц.

◆ **КАЛГАС «ЧЫРВОНЫ КАСТРЫЧНІК»** (Койданаўшчына) высунуў сустрэчны плян па збожжы і бульбе. У падарунак раённай канфэрэнцыі арганізуе чырвоны абоз збожжа. Апрача таго, калгас здае 16 пуд. жыта, 2 кабаноў і адну карову.

◆ **АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫХ КАДРАЎ** па стандартызацыі склікаецца нарада пры Белстандарткоме. У парадку дню два пытаньні: аб уключэньні ў навучальныя праграмы курсу стандартызацыі і аб падрыхтоўцы кадраў стандартызатараў для народнай гаспадаркі.

◆ **У ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ КОЙДАНАЎСКАГА РАЁНУ** на 1 ліпеня налічвалася 177 членаў і 87 кандыдатаў. На 1 кастрычніка 272 члена і 140 кандыдатаў.

◆ **РАБОЧЫЯ І СЛУЖАЧЫЯ САЎГАСУ «ВЯЗЫНЬ - ФАНІПАЛЬ»** падпісаліся на пазыку «3-ці рашаючы» на 15.150 руб. Падпіска ўнесена поўнасьцю і аблігацыі разданы падпісчыкам.

◆ **ДЗЯКУЮЧЫ МАСАВАЙ РАБОЦЕ** Насавіцкая саматужная арцель дабілася падпіскі на «3-ці рашаючы» на 250 проц. усяго заработку арцелі. Насавіцкая арцель выклікала арцелі Церахаўскага раёну пасьледваць яе прыкладу.

◆ **КАРТОННАЯ ФАБРЫКА ІМЯ ВАРОЎСКАГА** (Сураж) выканала дзённы прамфінплян на 8 студзеня на 102,5 пр. або 6.460 тон картону. На 9 студзеня плян выканан на тыя-ж 102,5 проц.

Першы ў Беларусі мэханізаваны шкло завод у Касьцюкоўцы (Гомельшчына)

Ліпкунт у калгасе „Чырвоны Маяк" не працуе

У калгасе «Чырвоны Маяк» № 1, Мусіцкага сельсавету, Слуцкага раёну, ёсьць вялікая колькасьць няпісьменных, асабліва жанчын. Аднак, да апошняга часу праўленьне калгасу нават не паклапацілася аб тым, каб забясьпечыць ліпкунт памяшканьнем і гэтым самым увесь час зрывае работу ліпкунту.

Калі брыгада Слуцкага РК ЛКСМБ паставіла гэтае пытаньне на паседжаньні праўленьня калгасу, дык апошняе абяцала, што памяшканьне будзе знойдзена, але... ліпкунт і зараз не працуе.

Мясцовыя, партыйная і камсамольская ячэйкі пытаньнем наладжваньня работы ліпкунту таксама не займаюцца.

Трэба прыняць захады да таго, каб ліпкунт неадкладна пачаў працаваць.

Брыгадзір газ. «Сав. Бел.»

А. Шпакоўскі.

Пастанова Эканамічнага Савету БССР

Пра работу кааперацыі інвалідаў

Эканамічны Савет БССР адзначае, што кааперацыя інвалідаў праводзіць значную работу па каапераваньні і прыстасаваньні інвалідаў на працу, (на 1 сьнежня 1931 г. кааперавана 1967 асоб, у тым ліку за 1931 г. 396 асоб, што складае 20.1 проц. і па культурна-бытавым, іх абслугоўваньні і пашырэньні вытворчых прадпрыемстваў інваліднай кааперацыі, агульная прадукцыя якіх за 3 квартал 1931 году павялічылася на 1029 тыс. руб. і дасягнула 6869 тыс. руб.

Аднак у рабоце інваліднай кааперацыі ёсьць шэраг буйных недахопаў, якія ў асноўным выяўляюцца ў кааператаваньні нязначнай колькасьці інвалідаў у гарадох і асабліва ў вёсках (10 проц.), у вялікай колькасьці няінвалідаў, якія працуюць у сыстэме інваліднай кааперацыі (22,8 проц.), у выкананьні вытворчай праграмы прамысловымі прадпрыемствамі кааперацыі інвалідаў за 3 квартал 1931 г. толькі на 88,8 проц., у адсутнасьці зьніжэньня сабекошту і падвышэньня прадукцыйнасьці працы, слабым разгортваньні прадпрыемстваў па ўтылізацыі адходаў, прадпрыемстваў, якія працуюць на мясцовай сыравіне і рамонтных майстэрань, недастатковым разгортваньні ў сыстэме інваліднай кааперацыі сацыялістычных мэтадаў працы, адсутнасьці работы па падрыхтоўцы кадраў, у прыстасаваньні інвалідаў на працу ў значнай меры ў гандлёвай сетцы а не ў прамысловых прадпрыемствах.

Побач з гэтым, Эканамічны Савет адзначае невыкананьне ВСНГ і НК Снабжэньня пастаноў СНК пра забясьпечаньне інваліднай кааперацыі сыравінай і таварамі, недапушчальныя адносіны некаторых РВК і гарадзкіх саветаў да інваліднай кааперацыі, што выяўляецца ў адбіраньні памяшканьняў і асвоеных сельскіх гаспадарак, і недастатковае кіраваньне Народным Камісарыятам Сацыяльнага Забясьпечаньня інваліднай кааперацыяй.

Выходзячы з гэтага, Эканамічны Савет БССР **пастанаўляе:**

1. Прапанаваць НК Сацыяльнага Забясьпечаньня зьвярнуць большую ўвагу на кіраваньне кааперацыяй інвалідаў і распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы для далейшага кааперараваньня інвалідаў.

2. Абавязаць Белкаапінсаюз перабудаваць сваю вытворчую дзейнасьць у кірунку большага скарыстаньня адходаў, разгортваньня рамонтных майстэрань і вытворчасьці на базе мясцовай сыравіны, павялічэньня колькасных і якасных паказчыкаў у яго вытворчай дзейнасьці праз разгортваньне сацыялістычных мэтадаў працы—сацспаборніцтва і ўдарніцтва, прыстасаваньня большай часткі інвалідаў у вытворчасьці і далейшага паляпшаньня культурна-бытавых умоў кааперараваных інвалідаў.

3. Прыраўняць рабочых прамысловых прадпрыемстваў кааперацыі інвалідаў у адносінах да снабжэньня да рабочых аднародных прадпрыемстваў данай мясцовасьці.

4. Прапанаваць Народнаму Камісарыяту Аховы Здароўя разам з Народным Камісарыятам Сацыяльнага Забясьпечаньня ўстанавіць парадак карыстаньня інвалідамі лекавымі ўстановамі, якія ўтрымліваюцца за кошт лекавага фонду (санаторыі і інш.).

Членам арцеляй кааперацыі інвалідаў і іх сем'ям мэдычная дапамога ўсіх відаў ва ўсіх лекавых установах, якія знаходзяцца на дзяржаўным і мясцовым бюджэтах, павінна давацца бясплатна.

5. Прыняць да ведама заяву Белкаапінсаюзу аб тым, што для падрыхтоўкі кадраў для інваліднай кааперацыі Белкаапінсаюзам у 1932 г. адчыняюцца прафтэхшкола, курсы кіраўнікоў арцеляй і рахунковых працаўнікоў.

Прапанаваць установам пад ведамам якіх знаходзяцца вышэйшыя навучальныя ўстановы, даваць па дагаворнасьці з НК Сацыяльнага Забясьпечаньня пэўную колькасьць месц у гэтых школах інваліднай кааперацыі.

6. Абавязаць ВСНГ і НК Снабжэньня няўхільна выконваць пастановы Ураду аб рэгуляваньні і пляноўваньні вытворчай гандлёвай дзейнасьці інваліднай кааперацыі і снабжэньня яе сыравінай і таварамі пераважна перад іншымі арганізацыямі.

7. Даручыць Дзяржпляну ўжыць захады да забясьпечаньня інваліднай кааперацыі будаўнічымі матарыяламі для капітальнага і жыльлёвага будаўніцтва і пабудаваньня ў 1932 г. дому адпачынку для інвалідаў.

Дазволіць інваліднай кааперацыі скарыстаць для сваіх патрэб усе будаўнічыя матэр'ялы, якія будуць выраблены ў сыстэме гэтай кааперацыі.

8. Абавязаць РВК і гарадзкія саветы спыніць практыку адбіраньня ў інваліднай кааперацыі памяшканьняў і сельскіх гаспадарак і стварыць належныя ўмовы для дзейнасьці і разьвіцьця інваліднай кааперацыі.

9. Даручыць Белкалгаспэнтру разам з НК Сацыяльнага Забясьпечаньня распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па скарыстаньні працы інвалідаў у калгасах.

10. Прапанаваць НК Працы вывучыць пытаньне аб магчымасьці скарыстаньня працы інвалідаў на розных работах і пераводу інвалідаў на скарочаны рабочы дзень.

Нам. Старшыні Савету Народных Камісараў і Эканамічнага Савету БССР **А Калінін**

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў і Эканамічнага Савету БССР **С. Кандыбовіч**

10 студзеня 1932 г.
г. Менск.
№ 5.

Канец артыкулу т. А. Платуна—«Некаторыя пытаньні культурнай рэвалюцыі», будзе надрукаваны ў бліжэйшым нумары.

РЭДАКЦЫЯ.

Культпроп Гаркома паведамляе усе ячэйкі КП(б)Б што згодна пастановы бюро Гаркома, дзень партасьветы з 18-га пераносіцца на 16-га студзеня. Астатнія дні партасьветы застаюцца бяз зьмен.

МЕНГАРКОМ КП(б)Б.

Адказны рэдактар П. ШАСТАКОЎ.

ПАСТАНОВА

Народнага Камісарыяту Працы БССР

пра зацьверджаньне правіл аб умовах працы хатніх работніц (работнікаў)

1 студзеня 1932 г. № 1 гор Менск

На падставе пастановы ЦВК і СНК БССР за 25 мая 1931 г. («Савецкая Беларусь» за 5-VI—31 г., № 126), Народны Камісарыят Працы БССР пастанаўляе:

1. Зацьвердзіць прыкладзеныя пры гэтым правілы аб умовах працы хатніх работніц (работнікаў).

2. Паказаныя ў п. I правілы не пашыраюцца на хатніх работніц, якія працуюць па найму ў кулацкіх гаспадарках, на якіх пашыраецца пастанова ЦВК і СНК СССР за 12-га кастрычніка 1930 г. «аб наймовай працы ў кулацкіх гаспадарках» (З. З. СССР 1930 г. № 53, арт. 551), а таксама на работніц, якія заняты ў працоўных сялянскіх гаспадарках, на якіх пашыраюцца «часовыя правілы аб ужываньні дапамогі наймовай працы ў працоўных сялянскіх гаспадарках» (З. З. СССР 1929 г. № 46, арт. 402).

3. Увядзеньне новых правіл аб умовах працы хатніх работніц не дае права на пераразьлік за мінулы час.

4. Правілы ўвесьці з 1-га студзеня 1932 г.

Нам. Наркампрацы Саламонаў.

Узгоднена з ЦП Саюзу рабочых гарадз. прадпрыем. і хатн. работніц Юдзін.

Правілы аб умовах хатніх работніц (работнікаў)

1. Усе хатнія работніцы (работнікі) прымаюцца на работу наймальнікам або праз органы працы, ці непасрэдна па згодзе з работніцаю (работнікам).

2. Забараняецца наймаць на работу тых хатніх работніц (работнікаў), якім яшчэ няма 16 год. У выключных выпадках з дазволу інспэктара працы на работу могуць наймацца няпоўналетнія ад 14 год.

3. Для прынятых на работу хатніх работніц (работнікаў) можа быць устаноўлена двухтыднёвая спроба.

4. Калі наймаецца хатняя работніца даглядаць толькі дзяцей ці хворых (няньк., сядзелкі), дык можа быць устаноўлена, што яны павінны даглядаць іх ноччу.

Для работы ўночы ня могуць наймацца асобы, якім яшчэ няма 16 год, а таксама цяжарныя, пачынаючы з 6 месяцаў цяжарнасьці.

5. Хатнія работніцы (работнікі) могуць патрабаваць ад наймальніка пасьведчаньня аб стане здароўя асоб, якіх яны павінны абслугоўваць.

Наймальнік можа патрабаваць пры найме пасьведчаньне аб стане здароўя хатняй работніцы (работніка).

6. Наймальнікі з ліку рабочых і служачых, а таксама членаў прамыслова-кааперацыйных арцеляй, якія ўваходзяць у сыстэму прамысловай кааперацыі, павінны зьдаць хатнім работніцам разьліковую кніжку, паводле ўстаноўленай ў Народным Камісарыяце Працы формы і паведаміць аб найме прафсаюз.

Іншыя катэгорыі наймальнікаў, апрача разьліковай кніжкі, павінны заключыць з хатнімі работніцамі пісаны працоўны дагавор і зарэгістраваць яго ў саюзе рабочых гар. прадпрыемстваў і хатніх работніц.

7. Разьліковыя кніжкі запаўняюцца ў двух экзэмплярах, з якіх адзін захоўваецца ў наймальніка, а другі—у хатняй работніцы. У абодвых экзэмплярах разьліковай кніжкі наймальнік адзначае аб усіх зробленых разьліках.

8. У разьліковай кніжцы, а таксама ў працоўным дагаворы павінны быць паказаны: а) асноўныя работы, для якіх нанята хатняя работніца, у паасобку колькасьць членаў сям'і наймальніка, якія ёю павінны абслугоўвацца; б) разьмеркаваньне рабочага часу; в) разьмер, формы і тэрміны выплаты заработнай платы; г) дадатковыя ўмовы, устаноўленыя па згодзе бакоў; д) тэрмін найму, калі хатняя работніца наймаецца на пэўны тэрмін.

У дагаворы і разьліковай кніжцы паказваецца таксама ацэнка натуральнай часткі заработнай платы, калі яна абумоўлена пры найме.

9. Разьмер, формы і тэрміны выплаты заработнай платы ўстанаўляюцца па згодзе бакоў.

Разьмер заработнай платы за нармальны рабочы час (192 гадз.) у месяц ня можа быць менш устаноўлена Народным Камісарыятам Працы для гэтай мясцовасьці абавязковага мінімуму.

10. Забараняецца плаціць заработную плату хатнім работніцам толькі ў натуральнай форме (жыльлёвае памяшканьне, адзеньне, харчаваньне і г. д.).

Кошт натуральнай часткі заработнай платы ня можа быць меншым яе грашовай часткі.

Грашовая частка заработнай платы ня можа быць меншай 50 проц. дзяржаўнага мінімуму заработнай платы.

11. Наймальнік ня мае права рабіць ніякіх адлічэньняў з заработнай платы хатняй работніцы.

12. Калі работа, на якую наймаецца хатняя работніца, патрабуе больш часу ў месяц, чым 192 гадз. альбо работы ноччу, дык месячная аплата за гэтую работу ўстанаўляецца пры найме.

Устаноўленая плата за звыштэрміновую работу і работу ноччу павінна быць запісана ў разьліковай кніжцы і працоўным дагаворы асобна ад асноўнай заработнай платы.

За кожную гадзіну звыштэрміновай работы і работы ноччу ўстанаўляецца падвойная плата.

Разьлік за звыштэрміновую работу і работу ноччу робіцца з грашовай часткі заработнай платы.

13. Хатняй работніцы, якая жыве разам з наймальнікам, павінна давацца годнае для жыльля памяшканьне.

14. Харчы хатнім работніцам павінны давацца такой самай якасьці, якія спажывае сам наймальнік.

15. Хатнім работніцам выдаецца спэцвопратка па згодзе бакоў ў залежнасьці ад характару працы, якая выконваецца работніцай. Прычым нормы спэцвопраткі запісваюцца ў працоўны дагавор ці разьліковую кніжку.

16. Рабочы дзень хатняй работніцы можа быць разьмеркаваны на некалькі частак з тым, каб вольны ад работы час хатняя работніца магла скарыстаць для сваіх асабістых патрэб.

Для хатніх работніц, якія ня жывуць разам з наймальнікам, можа быць устаноўлена ня больш двух перапынкаў на працягу рабочага дню ня больш 2 гадз. кожны. Калі ўстанаўляецца адзін перапынак, дык ён ня можа быць больш 4 гадзін.

17. Хатнім работніцам даецца адзін раз у каляндарны тыдзень або ў пяцідзёнку выходны дзень, які ўстанаўляецца па згодзе бакоў. Хатнія работніцы, якім даецца выходны дзень у каляндарны тыдзень, не працуюць таксама ва ўстаноўленыя рэвалюцыйныя сьвяты і ў асобныя дні адпачынку, а хатнія работніцы, якім даецца выходны дзень у пяцідзёнку, не працуюць апрача выходных дзён таксама 1 і 2 мая, 7 і 8 лістапада і 22 студзеня.

Калі немагчыма звольніць хатнюю работніцу ад работы ў рэвалюцыйнае сьвята або ў яе дзень адпачынку, дык ёй павінен быць дадзен іншы вольны дзень ад работы, ці выплачана кампэнсацыя ў разьмеры 1/12 грашовай часткі месячнага заработку.

Калі адзін дзень рэвалюцыйнага сьвята ідзе за другім, дык у адзін з іх работніца павінна быць абавязкова звольнена ад работы.

18. Калі па ўмовах работы хатняй работніцы трэба працаваць увечары, дык наймальнік павінен звальняць яе для грамадзкай работы і навучальных занятак па 8 вечароў у месяц.

Калі-ж немагчыма звольніць хатнюю работніцу вечарам, дык ёй павінен быць дадзен для гэтага час днём.

19. Працоўны дагавор наймальніка з хатняй работніцай можа быць скасаваны па жаданьні кожнага боку ва ўсякі час.

20. Хатняя работніца, якая кідае работу па сваім жаданьні павінна папярэдзіць аб гэтым наймальніка за 14 дзён.

21. Папярэджаная аб звальненьні хатняя работніца мае права адлучацца ў рабочы час на дзьве гадзіны ў дзень для падшукваньня работы.

22. Хатнія работніцы, якія зьяўляюцца дэлегаткамі, членамі мясцовых ці групавых камітэтаў або праўленьняў саюзу, могуць быць звольнены толькі пасьля папярэджаньня прафэсыянальнага саюзу за 14 дзён да звальненьня.

23. Пры часовай страце хатняй работніцай працаздольнасьці, яна ня можа быць звольнена з работы раней аднаго месяца са дню страты працаздольнасьці, калі работніца жыве ў наймальніка, і раней двух месяцаў са дню страты працаздольнасьці, калі работніца ня жыве ў наймальніка.

У выпадку цяжарнасьці і родаў хатняя работніца, якая ня жыве ў наймальніка захоўвае месца на працягу васьмі тыдняў да родаў і васьмі тыдняў пасьля родаў.

24. Калі хатняя работніца, якая жыве ў наймальніка, павінна радзіць, альбо захварэла хваробаю, якая патрабуе зьмяшчэньня ў лекавую ўстанову, дык яна неадкладна павінна быць прынята ў лекавую ўстанову.

25. За звольненай хатняй работніцай захоўваецца на працягу двух тыдняў пасьля яе звальненьня права на жыльлёвае памяшканьне, якое яна займала ў наймальніка. Пасьля скапчэньня тэрміну яна павінна асладаніць памяшканьне.

26. Канфлікты паміж наймальнікамі і хатнімі работніцамі вырашаюцца працоўнымі сэсіямі народнага суду.

27. На ўтрыманьне мясцовых і групавых камітэтаў і на правядзеньне культурна-асьветнай работы сярод хатніх работніц усе наймальнікі (незалежна ад заключэньня дагавору) павінны штомесячна рабіць адлічэньні ў саюз: рабочыя, служачыя і члены прамыслова-кааперацыйных арцеляй, якія ўваходзяць у сыстэму саматужна-прамысловай кааперацыі, у разьмеры 2 проц., а ўсе іншыя наймальнікі—у разьмеры 3 проц. агульнай сумы заработнай платы работніц.

Нам. Наркампрацы БССР **Саламонаў.**

Узгоднена з ЦП саюзу раб. гар. прадпр. і хатн. работніц **Юдзін.**

п. 24 узгоднен з Наркаматам Аховы Здароўя Нам. НКАЗ **Марозаў**

Друкарня імя Сталіна.